



ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

У аўторак і сераду па захадзе чакаецца да плюс 13

У гэтыя выхадныя на тэрыторыю Беларусі зноў завітаюць цёплыя паветраныя масы з боку Заходняй Еўропы, паведамляе рэдакцыя галоўнага сінотык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды **Вольга ФЯДОТАВА**.

Таму ў суботу раніцай атмасферны фронт праз Польшчу прынясе да нас апады, але ўжо ўдзень кароткачасовыя дажджы будуць назірацца толькі месцамі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях. Тэмпература паветра 3—9 градусаў. У нядзелю з боку Балтыйскага мора да нас прасунецца вільготная паветра, таму ўначы месцамі, а ўдзень па паўночнай палове краіны зноў чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы на нядзелю ад мінус 1 да плюс 5 градусаў, удзень 2—9 цяпла.

Згодна з пяцідзённымі прагнозамі, захавацца цёплае і вільготнае надвор'е і ў пачатку наступнага тыдня, а першыя дні зімы ўвогуле стануць анамальна цёплым. Так, 1 і 2 снежня месцамі па захадзе чакаюцца невялікія дажджы. Тэмпература паветра ўначы 1—8, а ўдзень 5—11 градусаў, у Брэсцкай і Гомельскай абласцях ажно да плюс 13. Сапраўды глабальнае пацяпленне атрымліваецца.

Сяргей КУРКАЧ.



Фота БЕЛТА.

БЕЛАРУСЬ, РАСІЯ І КАЗАХСТАН ДАМОВІЛІСЯ АБ УМОВАХ СТВАРЭННЯ МЫТНАГА САЮЗА

«Толькі што вышэйшым органам Мытнага саюза былі разгледжаны і адобраны шэраг прынцыповых стратэгічных рашэнняў, якія вызначаюць перспектывы развіцця Мытнага саюза», — заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС у вусным складзе па выніках праведзенай да гэтага сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Казахстана.

«У ходзе няпростых, але змястоўных перагавораў мы выйшлі з кампраміснай і збалансаванай дамоўленасцю, рэалізацыя якой з'яўляецца запэўніваючым механізмам глыбокай эканамічнай інтэграцыі з элементамі адзінай эканамічнай прасторы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама дадаў: «Мы дамовіліся, што ў першай палове будучага года мы вырашым усе пытанні і выйдзем на адзіную мытную прастору. Мы таксама дамовіліся, што сустрэнемся ў сярэдзіне снежня ў Алматы і вырашым пытанні стварэння адзінай эканамічнай прасторы, вызначым тэрміны яе стварэння. Мы дамовіліся, што з 1 ліпеня 2010 года разам, трыма дзяржавамі, выйдзем на адзіную мытную тэрыторыю».

«Я ўпэўнены, што калі гэтыя механізмы пакажуць на справе сваю рэальную эфектыўнасць, дзяржаўнасць, то ў такі Мытны саюз рушаць і іншыя нашы партнёры па супольнасці», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

Стварэнне Мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстана павінна павялічыць эфектыўнасць і канкурэнтаздольнасць нацыянальных эканомік. «Мы стаім на парозе якасна новага інтэграцыйнага ўтварэння, якое вызначыць будучае не толькі нацыянальных эканомік», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў сустрэчы.

Разам з тым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што «шэраг рашэнняў з'яўляюцца вельмі адчувальнымі для беларускага боку (і не толькі для нас) і не ўсім яны сядуць пацэпкім». «Аднак мы свядомы ідзём на гэта, бо ў канчатковым выніку збалансаваны ўлік інтарэсаў прывядзе да агulьных станоўчых рэзультатаў як для кожнай краіны, так і грамадства ў цэлым», — дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею на тое, што сігналы аб тым, што некаторыя нашы партнёры не настроены на справе даказваць сваю прыхільнасць да кампрамісаў і гібкасці пры вырашэнні агulьных праблем, беспадстаўныя.

Прэзідэнт Беларусі, Казахстана і Расіі дамовіліся, што 18 снежня абмяркуюць план канкрэтных дзеянняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы (АЭП). Аб гэтым паведаміў на пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў у пашырэным складзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт адзначыў, што складаная эканамічная сітуацыя, выкліканая сусветным крызісам, з'яўляецца не толькі выпрабаваннем для эканомік кожнай з дзяржаў-членаў, але павінна стаць стымулам для паліпавынення супрацоўніцтва ўнутры ЕўрАзЭС. Канкрэтным праўленнем гэтага і з'яўляецца стварэнне Мытнага саюза.

Наступным ключавым этапам павінна стаць утварэнне ў сярэдзіне наступнага года адзінай мытнай тэрыторыі. «А потым без затрымкі мы павінны выйсці на самы высокі ўзровень эканамічнай інтэграцыі — стварэнне адзінай эканамічнай прасторы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. У рамках АЭП будуць дзейнічаць агulьныя энергетычны рынак, сфарміравана адзіная транспартная прастора, вырашаны шэраг іншых прынцыповых пытанняў.

Адзіная эканамічная прастора (АЭП) вызначыць у Беларусі, Казахстане і Расіі роўнадагаворныя цэны на энергарэсурсы, заявіў Прэзідэнт Беларусі. Паводле яго слоў, са стварэннем адзінай эканамічнай прасторы «ўсе будуць у роўных умовах работы, у тым ліку і па такіх адчувальных пытаннях, як роўнадагаворныя цэны на энергарэсурсы».

Я падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, у рамках Мытнага саюза застаюцца пэўныя бар'еры: санітарныя, тэхнічныя і іншыя. «У апошнія гады мы не раз былі сведкамі выкарыстання гэтых элементаў ў мэтак, якія не маюць нічога агulьнага з сумленным гандлем. А ў рамках адзінай эканамічнай прасторы іх быць не павінна і не будзе, як і дамоўліліся прэзідэнты», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што «шэраг рашэнняў з'яўляюцца вельмі адчувальнымі для беларускага боку (і не толькі для нас) і не ўсім яны сядуць пацэпкім».

«Аднак мы свядомы ідзём на гэта, бо ў канчатковым выніку збалансаваны ўлік інтарэсаў прывядзе да агulьных станоўчых рэзультатаў як для кожнай краіны, так і грамадства ў цэлым», — дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею на тое, што сігналы аб тым, што некаторыя нашы партнёры не настроены на справе даказваць сваю прыхільнасць да кампрамісаў і гібкасці пры вырашэнні агulьных праблем, беспадстаўныя.

Прэзідэнт Беларусі, Казахстана і Расіі дамовіліся, што 18 снежня абмяркуюць план канкрэтных дзеянняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы (АЭП). Аб гэтым паведаміў на пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў у пашырэным складзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт адзначыў, што складаная эканамічная сітуацыя, выкліканая сусветным крызісам, з'яўляецца не толькі выпрабаваннем для эканомік кожнай з дзяржаў-членаў, але павінна стаць стымулам для паліпавынення супрацоўніцтва ўнутры ЕўрАзЭС. Канкрэтным праўленнем гэтага і з'яўляецца стварэнне Мытнага саюза.

Наступным ключавым этапам павінна стаць утварэнне ў сярэдзіне наступнага года адзінай мытнай тэрыторыі. «А потым без затрымкі мы павінны выйсці на самы высокі ўзровень эканамічнай інтэграцыі — стварэнне адзінай эканамічнай прасторы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Адзіная эканамічная прастора (АЭП) вызначыць у Беларусі, Казахстане і Расіі роўнадагаворныя цэны на энергарэсурсы, заявіў Прэзідэнт Беларусі. Паводле яго слоў, са стварэннем адзінай эканамічнай прасторы «ўсе будуць у роўных умовах работы, у тым ліку і па такіх адчувальных пытаннях, як роўнадагаворныя цэны на энергарэсурсы».

Я падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, у рамках Мытнага саюза застаюцца пэўныя бар'еры: санітарныя, тэхнічныя і іншыя. «У апошнія гады мы не раз былі сведкамі выкарыстання гэтых элементаў ў мэтак, якія не маюць нічога агulьнага з сумленным гандлем. А ў рамках адзінай эканамічнай прасторы іх быць не павінна і не будзе, як і дамоўліліся прэзідэнты», — сказаў беларускі лідар.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

КАНДЫДАТ У ПРЭЗІДЭНТЫ УКРАЎНЫ ПААБЯЦАЎ ВЕШАЦЬ І РАССТРЭЛЬВАЦЬ

Кандыдат у прэзідэнты Украіны, дзейны мэр Ужгарада Сяргей Ратушнік у інтэрв'ю Украінскай службе Бі-Бі-Сі заявіў, што краіну трэба ратаваць «самым дыктатарскім спосабам».

«З'яўляюцца паставіць на месца, хабарніка-судзю — да сценкі, пракурора — да сценкі, мытніка, падатковіка — да сценкі», — падзяліўся Ратушнік сваім бачаннем выхаду краіны з крызісу. Паводле яго меркавання, у кожнага дзяржаўнага служачага павінен быць выбар — сумленна і добра аплатная праца альбо гільяціна. Такую альтэрнатыву, лічыць ужгарадскі мэр, можа прапанаваць толькі «нацыянальная дыктатура». «Толькі гэта можа выратаваць. Няма ўжо краіны», — падагульніў кандыдат у прэзідэнты.

РУМЫНСКАГА ПРЭЗІДЭНТА АБВІНАВАЦІЛІ ў ЗЫЦЦІ ДЗІЯЦЯЙ

Румынскае выданне Gardianul апублікавала відэаролі, на якіх прэзідэнт Украіны Траян Басеску б'е дзіця падчас мільтунгу. Ролі датаваныя 2004 годам, калі Басеску толькі балатаваўся ў прэзідэнты Румыніі.

На відэазапісе відаць, што Басеску ў традыцыйнай для сваёй вытворчай кампаніі таго часу памярчанцавай курцы размаўляе з жанчынай, бярэ ў яе скруткі з паперамі і працягвае ёй руку для поціску. У той жа час побач з жанчынай стаіць хлопчык, якога, мяркуючы па відэаролі, Басеску б'е кулаком у сківіцу. Пасля ўдару хлопчык смеецца. Сам падлетак, якога завуць Багдан, пасля публікацыі відэаролі расправіўся ў журналістам, што прычынай інцыдэнту стала яго непрыемнае выказванне ў адрас кандыдата ў прэзідэнты.

ЗАВЕСЦІ САБАКУ БОЛЬШ КАРЫСНА, ЧЫМ ЗАПІСАЦА ў СПАРТЗАЛ

Завесці сабаку — гэта нават карысна, чым купіць абанемента на наведванне спартзалы, паказала праведзенае ў Вялікабрытаніі даследаванне. Уладальнік сабакі ў сярэднім двойчы ў дзень праводзіць па 24 хвіліны з гадзінцам, а ў тыдзень гэта 5 гадзін 38 хвілін. Пры тым сярэднястатыстычны брытанец, запісаны ў фітнэс-клуб, прысвячае трэніроўкам толькі 1 гадзіну 20 хвілін у тыдзень, прыводзіць звесткі The Daily Telegraph.

Акрамя таго, аматары сабак тройчы ў дзень выводзяць іх на доўгія шпацыры — гэта яшчэ 2 гадзіны 33 хвіліны ў тыдзень. Гэта значна больш, чым выдаткоўваюць на заняткі ў спартзале або бег большасць з тых, хто імкнецца весці здаровы лад жыцця. Толькі 16% наведвальнікаў спартзалы заявілі, што заняты заўсёды дастатковым ім радасць. Амаль 70% успрымаюць іх як руціну. У той жа час 86% аматараў сабак кажучы, што ім падабаецца кожны дзень хадзіць на шпацыр, і толькі 22% часам лічаць гэта руцінай.

Таджыкістан і Кыргызстан заявілі аб сваім жаданні ўступіць у Мытны саюз, заявіў журналістам Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў.

Краіны Мытнага саюза да 1 ліпеня 2010 года прадоўжаць перагаворы аб пошлінах на аўтамабілі і нафту. Аб гэтым паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Андрэй Кабякоў, каментуючы вынікі пасяджэння Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС і перагавораў на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў Беларусі, Казахстана і Расіі.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

САЛОДКІ «УІКЭНД»



Фота Анатоль КІШЧУК.

У СВЕЦЕ ЗАГАВАРЫЛІ ПРА ДРУГУЮ ХВАЛЮ КРЫЗІСУ

Просьба аб адтэрміноўцы плацяжы па абавязках дзяржаўнаму Дубай World на паўгода, з якой да інвестара звярнуўся Дубай, выклікала паніку на сусветных фондах, валютных рынках і рынках сыравіны. Таму што падобнага інвестары ад эмірата, які багаты на нафту, не чакалі. У свеце гэтае паведамленне літаральна паставіла на вушы інвестару, які расцаніў вышэйзададанае як пагрозу магчымага дэфолту Дубая, які не змог пагадзіцца запэўніваючыся ў умовах адносна высокіх цэнаў на нафту. Больш за тое, інфармацыя пра магчымы дэфолт Дубая адрэзіла апасенні накіонт пачатку другой хвалі крызісу.

Фінансавыя рэакцыі Дубая паўплывалі на падзенне еўрапейскіх фондавых індэксаў, якое стала максімальным за 7 месяцаў. Баюлача аджукнулася навіна і на курсах акцый найбуйнейшых еўрапейскіх банкаў, каліроўкі якіх знізіліся з-за апасенняў інвестару, што банкі могуць падціснуць ад мяркуючага дэфолту. На валютных рынках пайшлі значныя хвістаны курсу долара і еўра. Напрыклад, у Расіі за апошнія два дні курс долара падняўся больш як на адзін расійскі рубель, няшмат ад яго там адстаў і курс еўра. Такім чынам расійскі рубель адрэзаваў на абвал на фондах рынках і зніжэнне цэнаў на нафту, справакаванае паведамленнямі з эмірата.

Патануць расійскі рубель і ў нас, злізеўшыся ўчора з вышыні ў 94,89 беларускага рубля да 93,30. Затое курс долара істотна вырас — адразу на 42 рублі, і яго кошт зафіксаваўся на сёння на ўзроўні 2782 беларускага рубля. А еўра дасягнуў адзінкі ў 4136,83 беларускага рубля.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

«Мы павінны ўсе абмежаваны ў знешнім гандлі зныць да 1 ліпеня 2010 года, бо яны з'яўляюцца мерамі, якія абмяжоўваюць узасмы гандаль», — сказаў Андрэй Кабякоў.

«Гэта значыць мы да канца гэтага года і на працягу першага паўгоддзя 2010 года павінны выйсці на стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

«Да 1 ліпеня 2010 года будзе прадоўжаны перагаворы працэс, таму што ў сакавіку прэзідэнт аднаго да аднаго, і яны павінны быць урэгуляваны да 1 ліпеня, у тым ліку павінны быць пошлінах», — адзначыў Андрэй Кабякоў.

ЗАРПЛАТА НА НАСТУПНЫ ГОД: ПА 500 ДОЛАРАЎ У СЯРЭДНІМ?

Па выніках 2010 года сярэдняя зарплата ў Беларусі можа выйсці на адзінку ў 500 долараў. Пра гэта падчас Нацыянальнага савета па працоўных і сацыяльных пытаннях паведамаў першы віцэ-прэм'ер урада **Уладзімір СЯМАШКА**.

Як адзначыў першы віцэ-прэм'ер, сусветныя прагнозы сведчаць, што наступны год можа аказацца не менш складаным, чым год блытчы. Тым не менш, мяркуючы ва ўрадзе, айчынная эканоміка павінна спрацаваць па максімуму і забяспечыць рост ВУП на ўзроўні 109—111 працэнтаў. Паводле слоў Уладзіміра Сямашкі, такі тэмп дазволіць выкачаць ранейшыя сацыяльныя абавязальнасці — і ў тым ліку па росце зарплат.

Сяргей ГРЫБ.

Прамая лінія Якім будзе аграс дапамогі?

Новыя умовы атрымання адраснай сацыяльнай дапамогі, падтрымка інавалідаў, а таксама ўсе «пенсійныя пытанні» — гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі **Вялянціна Вікенцьеўна КАРАЛЕВІЧ**. Такім чынам, увага! Паводле пяцідзённым дамоўленасці, наша «прамая лінія» пройдзе 8 снежня з 11 да 12 гадзін па рэдакцыйным тэлефонах: (8 017) 292 38 21 і 292 38 92. Пяцідзённым пытанні прымаяцца па нумары 287 17 57.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ» (ПРОДАВЕЦ)

по продаже комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Геологическая, 59, корп. 4 в составе административно-хозяйственного здания, об. пл. 2197,7 кв.м; здание нежилое (проходная), об. пл. 6,2 кв.м; здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, (склад ГСМ), об. пл. 54,2 кв.м; здание многофункциональное (склады, гаражи), об. пл. 637,0 кв.м; здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, об. пл. 47 кв.м. Начальная цена с НДС — 1 022 087 784 бел. руб. Площадь земельного участка 1,1085 га (предоставлен продавцу на праве собственности пользования). Территория отгорожена ж/б забором. Объекты обременены договорами аренды. Задаток в сумме 50 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012015944016 в ОАО «ПРИБОРСТРОИТЕЛЬ ЦЭУ № 11, код 749, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 20 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 29.12.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.12.2009 г. до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12. Сайт в интернете: www.rlt.by.

Парламентскі дзёнік

ЖЫЛЁВАЕ ПЫТАННЕ

Падчас чарговага сумеснага пасяджэння абедзвюх палат парламента з дакладам аб сацыяльна-эканамічным становішчы краіны выступіў віцэ-прэм'ер Віктар БУРА. Паводле яго слоў, не далучана падзенне грашовых даходаў беларусаў, нягледзячы нават на цяжкасці ў рабоце рэальнага сектара эканомікі. Рэальныя грашовыя даходы насельніцтва ў студзені — верасні выраслі на 2,8 працэнта ў параўнанні з леташнім аналагічным перыядам. Цэны ж раслі меншымі тэмпамі, чым летась (за дзевяць месяцаў сёлета яны ўзраслі на 8,3 працэнта). Тым не менш прыбыткаў насельніцтва не хапае на вырашэнне жыллёвай праблемы, што аднаведна ўплывае на попыт і прыводзіць да праблем у галіне. Найбольш востра яны праяўляюцца ў сталіцы (пры гэтым найлепшыя вынікі па ўдзеле жылля дэманструюць Брэстчына і Міншчына).

— Тут уведзена толькі 798 тыс. кв. метраў (57 працэнтаў гадавога задання), за год горад прагназуе ўвесці 1,2 млн кв. метраў жылля, што складае 85 працэнтаў гадавога задання. Невыкананне жыллёвай праграмы кіраўніцтва тлумачыць абвастраннем праблем з будаўніцтвам камерцыйнага жылля, рэзкага падзення попыту, які ў сваю чаргу абумоўлены высокім коштам квадратнага метра жылля, якасць будаўніцтва. Уплывае таксама недахоп вытворчых магцунасцяў у будаўнічых арганізацый і падрыхтаваных пляцовак пад забудову. Многія інвестары зацягваюць тэрміны асваення ўжо вылучаных пляцовак, з адстааваннем асвойваюцца ўчасткі, зарэзерваваныя для будаўніцтва жылля, асобнымі кампаніямі... Абе'ктыўная прычына таксама — адсутнасць у насельніцтва дастатковых уласных фінансавых сродкаў, высокая працэнтная стаўка па камерцыйных крэдытах на жыллёвае будаўніцтва.

Намеснік прэм'ер-міністра нагадуе, што сёлета для грамадзян павінна быць пабудавана шэсць млн кв. метраў жылля, да 2011 года трэба выйсці на 10 млн кв. м.

— Выращанне жыллёвай праблемы для канкрэтнага чалавека — найважнейшы вектар прынятай у краіне сацыяльна-эканамічнай стратэгіі, — размовавай чыноўнік.

Для грамадзян, якія стаяць на ўліку асобаў з патрэбай у паліпашэнні жыллёвых умоў, у гарадах уведзена 2,019 млн кв м жылля ў шматкватэрных жылых дамах, — паведаміў віцэ-прэм'ер. Паводле прыведзеных ім звестак, больш як 84 працэнт кватэр ва ўзведзеных у гарадах шматкватэрных дамах прызначаны менавіта для такой катэгорыі грамадзян.

— Нягледзячы на бягучае становішча, на сучасным фінансавым рынку вядзецца актыўная мадэрнізацыя нашых прадпрыемстваў, — адзначыў В. БУРА. — Гэта аснова якаснага росту эканомікі і найважнейшая канкурэнтная перавага, якую мы будзем мець на зейшніх рынках пасля завяршэння рэцэсіі.

«ПРАШЛЯПНЫ» ГРЫП

Не абыхлося на адказе урада і без самага набалелага — ва ўсіх сэнсах — пытанні пра грып. «Трымаць абарону» давялося першаму намесніку міністра аховы здароўя Роберту ЧАСНОЎЦЮ. Ён паведаміў парламентарыям, што ўсяго ў Беларусі перахварэла 1,5 мілья чалавек — маецца на ўвазе, прастудзныя захворванні, і толькі 2,4—2,6 працэнта ад гэтай колькасці — на грып. Пры гэтым, паводле слоў Р. Часноўца, пры правядзенні даследаванняў грып А/Н1Н1, які прывівае, не выяўляецца. Першы намеснік паведаміў, што маніторынг вядзецца па 18 кантрольных гарадах, ва ўсёй жа краіне гэта не ўяўляецца магчымым. Ён таксама запэўніў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем — узровень захваральнасці звычайна, колькасць захварэлых на грып і пнеўмонію, а таксама памерлых не перавышае аналагічнага паказчыку мінулага года. На жаль, на сёння вакцыны ад А/Н1Н1 у краіне няма, — канстатаваў першы намеснік міністра, — аднак тэндэнц абвешчаны. Вядуцца перамовы з вытворцамі, і чакаецца, што ў снежні вакцына даступіць.

Крытычны «ўкол» чыноўнік атрымаў ад старшыні Савета Рэспублікі Барыса БАТУРЫ: «Калі далі маху, то скажыце, што далі маху, а цяпер выпраўляецеся». На думку спікера, у міністэрстве сітуацыю «прашляпілі» і варта б гэта прызнаць. «Гэта ж не труба ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, што яе прарвала і трэба выкідаць аварыйную», — заўважыў кіраўнік верхняй палаты парламента. Маўляў, увесь свет гаварыў пра свінны грып, чаму ж у Беларусь ён прыйшоў «з'янацка», чаму тэндэнц на закупку вакцыны абвешчаны толькі нядуля? І вясці маніторынг захваральнасці, на думку спікера, ведамства ў стане, як нішто іншае — «кожная раённая бальніца можа даць вам інфармацыю». Міністэрства пачало зайамаца праблемнай тэмай, калі ёй стала цікавіцца грамадства, — сказаў Б. Батура.

У гутарцы з журналістамі Роберт Часноўці паведаміў, што насельніцтва пачынае прыносіць у аптэкі набыты падчас ажыятажу «Арпелто», «Рэмантадзін» і хаюўныя маскі. Натуральна, там іх не прымаюць. Першы намеснік міністра запэўніў, што сёння ў аптэчнай сетцы ўсе неабходныя для лячэння грыпу і ВРВІ прэпараты знаходзяцца ў дастатковай колькасці. Адказваючы на пытанні журналістаў, ён не выключыў магчымасці новых хваляў захваральнасці, маўляў, ішчч будучы халады, а значыць, не выключаны і ўздым захваральнасці.

МІЗЭРНЫЯ ПРАМІЛЕ

Міністэрства Унутраных спраў падтрымлівае ўзамяненне жорсткасці нормы аб далучэнні ўнутры ўзроўні алкаголю у крэві кіроўцы. Паводле прапановы Міністэрства аховы здароўя, яго варта было б знізіць да 0,3 праміле (пакуль што за руль дазваляецца садзіцца з 0,5 праміле алкаголю). Агучыўшы ў гутарцы з журналістамі пазіцыю ведамства, кіраўнік Міністэрства Унутраных спраў Анатоль КЛУШАЎО адзначыў, што чым менш кіроўцы будучы «ужываць», тым лепшай будзе сітуацыя на дарогах. І прывёў статыстыку: за паўгода завездзена дзевяць тысяч крэмінальных спраў па факце кіравання транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення паўторна на працягу года. Міністр не адмаўляе, што пэўны прагрэс ёсць — ішчч 6—8 гадоў таму такія спраў завоздзілася ў разы больш.

Зоя ВАРАНЦОВА.

Паважаную Альбіну Андрэўну ЮДЧЫЦ з Мінска сардэчна віншваем з юбілеем.

Жадаем жыццёвай радасці ад добрага здароўя, сяброўскай прыязнасці, сямейнай уладнасці. Няхай атуляюць Вас прыемнае святло сонечных дзён, цёплыя блізкіх людзей, няхай спадарожнічае Вам удача.

Звяздушчы.

Table with 2 columns: Description of offer and details. Title: ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ. Content: Полное наименование и место нахождения, контактный телефон, полное наименование местонахождение эмитента, цель приобретения акций, количество акций, цена, сроки, форма и порядок оплаты.

Андрэй ГРО: «ТРЭБА БОЛЬШ АГРЭСІУНА ПРАСОЎВАЦЬ СВАЮ ПРАДУКЦЫЮ»



Еўрапейскі Саюз, у тым ліку і Германія, з'яўляецца адным з асноўных знешнегандлёвых партнёраў Беларусі. Наш экспарт у ФРГ супастаўляльны па аб'ёмах з экспартам у Францыю і Швецыю разам узятых. З ішага боку пастаўкі з Германіі носяць ярка акрэслены інвестыцыйны характар, і ФРГ з'яўляецца для Беларусі партнёрам нумар адзін па імпарце высокатэхналагічнага абсталявання. Акрамя таго, Германія традыцыйна ўваходзіць у лік вядучых крэдытараў нашай краіны. Пра тое, як сёння развіваюцца двухбаковыя адносіны Беларусі з Германіяй на фоне актывізацыі супрацоўніцтва з ЕС і сусветнага эканамічнага крызісу, мы пацкавіліся ў Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Федэратыўнай Рэспубліцы Германія Андрэя Уладзіміравіча ГРО.

— На працягу больш як паўгода паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрасаюз стаўся развіваюцца крыху ў іншым кірунку, чым гэта адбывалася на працягу апошніх 10 гадоў. ЕС пачаў разглядаць Беларусь не як няйдбайнага вучня, які дрэнна выконвае хатняе заданне, а як партнёра, з якім можна вырашаць тыя праблемы, тыя выклікі, што стаяць сёння перад Еўрапейскім кантынентам увогуле. Гэта і пытанні энергетычнай бяспекі, і пытанні транзіту, лагістыкі, барацьбы з нелегальнай міграцыяй, нелегальнага гандлю людзьмі, зброяй, наркарэфікам... Ва ўсіх гэтых і шмат якіх іншых галінах у нас ёсць вялікае поле для супрацоўніцтва і ўзаемадзейнасці. Па многіх накірунках сфарміраваныя рабочыя групы і на ўзроўні экспертаў вядзецца не паспартная канкрэтная работа.

Важным імпульсам на гэтым накірунку стала праграма «Усходняе партнёрства», ініцыяваная Польшчай і Швецыяй і падтрыманая ўсімі дзяржавамі — членамі ЕС. У рамках праграмы існуе чатыры платформы, на якіх базуюцца супрацоўніцтва паміж, з аднаго боку, 27 краінамі ЕС, з другога — шасцю краінамі-партнёрамі. Беларусь удзельнічае ў кожнай з чатырох платформ. Мы лічым, што няма тэмат, закрытых для абмеркавання. Кожу пра гэта таму, што ўжо даводзілася бачыць некаторыя ацэнкі, паводле якіх Беларусь хоча атрымаць ад «Усходняга партнёрства» толькі нейкія эканамічныя выгады і менш увагі надае іншым кірункам супрацоўніцтва. Асабіста я пакуль не адчуў, што паміж ЕС і Беларуссю ёсць нейкі перакош з боку эканомікі. Работа вядзецца комплексна і па ўсіх іншых платформах, за кожнай з якіх у нашай рэспубліцы замацаваны пэўны дзяржаўны орган. Кардынальна ўзаемадзейнасць у рамках праграмы ажыццяўляе МСЗ. У выніку мы маем значнае збліжэнне пазіцый і паліпашэнне ўзаемаадносін з ЕС. Вызначаныя сферы ўзаемаінтарэсу, а мы ўжо на двух

У ІМНСКУ ЗНІКЛІ ТАНЫЯ КВАТЭРЫ

і сёлета і ў наступным годзе льготныя крэдыты пад будаўніцтва жылля для насельніцтва будучы выдадзена чаргавікам усіх сацыяльных катэгорыяў і штатным запланаваным рожыме. Сёння ў міністэрстве не займаюцца «абразаннем» ільгот для чаргавікоў, а спрабуюць прыцягнуць у сферу жыллёвага будаўніцтва іншыя фінансавыя інструменты, каб паскорыць «разрушку» влічкі жыллёвых чаргаў у сталіцы і абласных цэнтрах.

ГАРАДЫ-СПАДРОЖНІКІ МІНСКА ПАНІЦЬ БУДАВАЦЬ ПРАЗ ГОД

Вялікую жыллёвую чаргу сталіцы сёння актыўна прапануюваць «раскідваць» за кошт будаўніцтва жылля ў суседніх кампактных гарадках. Цяпер больш сур'ёзна абмярковаюцца кандыдатуры такіх гарадоў, як Заслаўе і Смалевічы. Гарадскія ўлады разлічваюць падрыхтаваць адпаведныя дакументы на выдзяленне зямлі пад будаўніцтва пляцоўкі ўжо ў наступным годзе. Аляксандр Горваль упэўнены, што будаўніцтва гарадоў-спадарожнікаў сталіцы пачнецца не раней чым праз год. Разам з тым, дробнённым спадарожнікам мегалопіса сёння моцна лічыць Бараўляны, дзе ўжо цяпер пабудаваны міні-мікрараёнчык для бескватэрных мінчан. Больш

шасць кватэраў там пабудавана па ліній долевага будаўніцтва, а апошнія зычы неабудаваным быў праддзельны жыхарам Мінска па сістэме гарадскіх жыллёвых аблігацый.

НОВАЯ КАРКЦЫРОВА ЦІНАЎ МАГЧЫМАЯ У ЛЮТЫМ

Эксперты рынку жыллёвай нерухомасці упэўнены, што ў найбольшайшы Мінску застаўся на ранейшым узроўні. Мікалай Прастапуляў лічыць, што невялікае павелічэнне актывнасці пакупнікоў на рынку традыцыйна будзе назірацца ў другой дэкадзе снежня. Звычайна кліенты імкнучыся вырашыць жыллёвае пытанне да Новага года. У гэты час цэны на жыллыя мотыць крхну паўзаці ўгору. А потым, недзе з 25 снежня і ажно да сярэдзіны лютага, на другасным рынку жылля будзе гаспадарыць мёртвы сезон. Цэны на кватэры ў лютым будучы залежачы ў першую чаргу ад кошту будаўніцтва новага жылля, цэнаў на энерганасобіты, курсу нацыйнальнай валюты і сярэдняй заробкаў мінчан у новым годзе. Тое, што ў новым сезоне крэдыты пад куплю кватэр таньчэ не будучы, відэаочна ўжо цяпер. Маладым бескватэрным застаецца толькі спадзявацца на будаўніцтва і іпатэку.

Сяргей КУРКАЧ.

НЕЛЕГАЛЬНЫ КАНАЛ УВОЗУ ДАРАГІХ АЎТАМАБІЛЯЎ ВЯВІЛІ ПІНСКІЯ МЫТНІКІ

Тры адміністрацыйныя працэсы па факце незаконнага ўвозу дарагіх аўтамабіляў BMW X5 2008 года выпуску завяршылі нядуля аперацыйнікі Пінскай мытні.

Падчас аперацыйна-вышчюковых мерапрыемстваў, праведзеных супрацоўнікамі мытні пры шчыльным ўзаемадзейненні з калегамі з органаў унутраных спраў і з пасольствамі ФРГ і Вялікабрытаніі, выяслілася, што гэтыя аўтамабілі знаходзяцца ў вышкучу і ўнесены ў базу звестак Інтэрпала як скрадзеныя. У момант вызваў з Еўропы заўаб крадзяжы не было, аўтамабілі яшчч знаходзіліся на рэгістрацыйным уліку ў Італіі. Далейшая праверка і экспертыза паказалі, што прадстаўленыя для мытных мэтаў дакументы паддроблены. Акрамя таго, на адным BMW быў зменены ідэнтыфікацыйны нумар. Машыны адрабрана, справы накіраваныя ў суд. Па адным з аўтамабіляў суд ужо вынес рашэнне аб канфіскацыі.

УПРАВЛЯЮЧЫЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ

извещает о проведении 12 ноября 2009 года повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего республиканскому дочернему унитарному предприятию «Мозырский оптово-розничный Торговый комплекс» (РДУП «Мозырский ОРТК»), расположенного по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Иваненко, 13

Table with 4 columns: № п/п, Объект продажи, Характеристика объекта, Начальная цена продажи, Задаток. Content: ЛОТ № 1, ЛОТ № 2. Details: Склад № 1 - одноэтажное здание, общая площадь 243,20 м²; Склад № 2 (основное) - одноэтажное здание, общая площадь 670,14 м²; Здания двух складов, оборудование.

сталіцу наедала буйная дэлегацыя нямецкіх прамысловцаў і банкіраў, якую прыняў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка выступіў у ініцыятыўнай абстаўрацы беларуска-германскага няўрадавага савета эканамічнага супрацоўніцтва, і немцы прапанову падтрымаць. Размова ідзе аб фаруе, на якім бізнэсмэны дзвюх краін змогуць абмярковаць свае праблемы, магчыма, акцэнтаваць увагу на выразнімі некаторых пытаньняў, у чым бізнэс мае патрэбу, хоць урады пакуль гэтага не адчулі. Гэта таксама вельмі перспектыўная форма супрацоўніцтва, якая ўжо даказала сваю эфектыўнасць у рабоце з іншымі краінамі.

Што датычыцца паказчыкаў гандлёвага заварту паміж Беларуссю і Германіяй, то рэкордным стаў 2008 год. Калі суміраваць гандаль таварамі і паслугамі, мы дасягнулі ўзроўню ў 4 млрд. долараў. За апошнія 6-7 гадоў гэты паказчык павялічыўся ў чатыры разы. На жаль, пакуль наш гандаль не збалансаваны: у Германіі мы набываем сучаснага абсталявання, тэхнікі, станкоў, машын, тэхналогіяў больш, чым сама пастаўляем гатовай прадукцыі. Адсюль негатыўнае салды гандлёвага балансу ў памеры звыш 2 млрд. долараў. З аднаго боку гэта не вельмі добра — заўсёды трэба імкнучыся дабраць больш, чым набываецца. Аднак мы разумеем, што пастаўкі, якія ідуць з Германіі, гэта крэдыт тое, павышае канкурэнтназдольнасць беларускай прадукцыі, пашырае экспертную арыентацыю нашай эканомікі. Без нямецкіх абсталявання і тэхналогіяў мы, напэўна, не зможам пераўзброіць айчынную вытворчасць.

Што датычыцца беларускага экспарту ў Германію, то па выніках 2009 года нам удалося застацца на пазіцыях мінулага года, які, нагадаю, стаў рэкордным. Разам з тым крхытчаня вымушаны прызнаць, што прыросту экспарту мы пакуль не забяспечылі. Праўда, у нас ішчч ёсць вельмі да месца. Цяпер у сувязі з эканамічнымі замарудззямі эканамічны спад, пакрысе пачалі аднаўляцца аб'ёмы прамысловай вытворчасці. А паколькі Беларусь — краіна экспартна арыентаваная, яна ішчч у чым залежыць ад стану эканамічнай краіны-партнёра. Таму ў сувязі з тым, што ў нямецкай эканоміцы назіраецца становачая дынаміка, наш экспарт у гэту краіну таксама пачаў выраўноўвацца. Напрыклад, шмат якіх беларускіх прадпрыемстваў пастаўляюць сыравіну, паўфабрыкаты, запчасткі для нямецкай аўтамабільнай

прамысловасці. Натуральна, калі тут упалі продажы машын, знізіліся і нашы пастаўкі. Увогуле сітуацыя ў двухбаковым эканамічным супрацоўніцтве крхытчаняй не ўяўляецца, але і спачываць на лаўрах не даводзіцца. Бачым праблемы, бачым кірункі, у якіх трэба працаваць, імкнёмся садзейнічаць непаўназначнаму вытворцам у выдзяленні прамых кантактаў. У Германіі існуе беларускае тавараправадчая сетка, дзейнічаюць некалькі сумесных прадпрыемстваў для працуювання беларускай прадукцыі. Свае тавараправадчыя сеткі маюць такія гіганты айчынай прамысловасці, які Беларусі металургічны завод, Мінскі трактарны завод. Дарэчы, Германія з'яўляецца адной з нямногіх краін Заходняй Еўропы, куды мы дагэтуль прадаём тракторы. Есць тут прадстаўніцтва канцэрна «Белнафтахім», «Белавія», «Белмагістраўтатранс»...

Андрэй Уладзіміравіч, ці можна ўвогуле ўсё гаварыць пра нейкія бар'еры на шляху беларускіх тавараў у ЕС?

— Любая дзяржава займаецца пратэктанісцкімі мерамі ў плане абароны свайго вытворцы, свайго рынку. І ў гэтым сэнсе ў дачыненні да Беларусі дзейнічаюць такія ж праблемы, які ў дачыненні да многіх іншых краін. Мы гандлюем з ЕС абсалютна на тых жа умовах, што і, скажам, ЗША і Японія. Іншая справа, што ў самой Еўропе ёсць дзяржавы, у дачыненні да якіх Еўрасоюз уводзіць прэфэрэнцыйны рэжым гандлю, дзе стаўкі мытных і ішчч пошлі крхыту ніжэйшыя. Беларусь на сучасным этапе з гэтага рэжыму выключана. І гэта зусім не значыць, што нас аштрафавалі ці ўвэлі санкцыі — мы працуем у рамках агульнага заканадаўства, агульнага рэжыму. Таму бар'еры хутчэй знаходзяцца ў нас у галаве: трэба вучыцца працаваць па-новаму, агрэсыва працоўна свая прадукцыю на мясцовым рынку, рабіць нестандартныя рэкламныя хадзі і забяспечваць пасліпрова абслугоўванне. Сёння ўжо адна нішто не набывае складанага тэхнічнага прадукцыю такога вытворцы, які не мае ў краіне сярэвічных цэнтраў і сертыфікацыйныя спецыялісты па абслугоўванні.

Сёння мала вырабіць якасную прадукцыю: яе трэба «упакаваць», прывезці, паказаць, атлумачыць, чаму менавіта яна неабходная патэнтнайнаму пакупніку... У сувязі з гэтым піль вельмі важным кірункам упэўна ў рабоце міжнародных выстаў і кірмашоў. Найбуйнейшая выстава па тэматыцы прадуктаў харчавання,

асяярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні дзвюх невяржозых жанчын, 1946 і 1958 г.н. Іх выратавалі.

Пюўны абзац

Шатландская піваварная кампанія BrewDog паведаміла аб выраве самага моцнага ў свеце гатунку піва з утрыманнем спірту 32%. Навіска называецца «Тактычны ядзерны пінгвін», пюўныя бутэлькі вырабленыя ў чорна-белых тонах, а рэкламная акцыя суправаджалася плюшчымі пінгвінамі. «Піва экстрэмальна моцнае, і здавальненне ад яго трэба атрымаваць, спажываючы ў маленкіх дозах з пачуццём арыстакратычнай беспэлапатнасці, у той жа манеры, як атрымаваліся здавальненне ад віскі», — напісана на паперадарожнай этикетцы да піва. Бутэлька «Ядзернага пінгвіна» будзе прадавацца па 30 фунтаў (каля 50 долараў). Штогод кампанія будзе выпускаць мільёны бутэлек новага напою.



Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- 1. Застройщик (заказчик) — Общество с ограниченной ответственностью «Метадос» (далее ООО «Метадос»). Режим работы: понедельник-пятница 9.00–17.30, перерыв на обед 13.00–13.30, выходные — суббота, воскресенье.
2. Адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, 51, 4-ый этаж, оф. 33, телефон 226 57 08, факс 200 04 52.
3. ООО «Метадос» зарегистрировано Решением Минского городского исполнительного комитета от 20.08.2002 г. № 1247 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101102388.
4. Виды деятельности ООО «Метадос»: строительство, сдача внаем собственного недвижимого имущества.
5. Выполняя функции Заказчика, в течение последних трех лет ООО «Метадос» построено и введен в эксплуатацию 102-квартирный жилой дом № 26 по ул. Каховской в г. Минске.
6. Цель проекта — строительство объекта «5-секционный 285-квартирный жилой дом № 2 (по генплану) с гаражом-стоянкой на 152 машиноместа в квартале улиц Червякова — Каховская — Урожайная — Осипенко».
7. Место расположения объекта: Центральный район г. Минска, квартал улиц Червякова — Каховская — Урожайная — Осипенко.
8. Земельные участки предоставлены ООО «Метадос» для строительства и обслуживания объекта в постоянное и временное пользование согласно решению Мингорисполкома № 720 от 20.04.2006 г.
9. Подрядная организация: ООО «Метадос», специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этой цели» от 18.02.2008 г. № 02250/1037277, выданное (ая) Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, сроком действия до 18.02.2013 г.
10. Строительство будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.
11. Сроки строительства: — начало строительства — I кв. 2008 г., — окончание строительства — II кв. 2010 г.
12. Проектная документация: государственная вневедомственная экспертиза от 30.11.2007 г. № 2662-5/07, государственная экологическая экспертиза от 07.09.2007 г. № 264.
13. Получено разрешение Госстройнадзора № 2-209Ж-008/07 от 26.03.2008 г.

14. Проектом предусматривается: • монолитный каркас дома; • стены дома — кирпич керамический утолщенный с фасадным утеплением, с использованием легкой штукатурной системы; • кровля дома — металлические конструкции с покрытием из мягкой битумной черепицы КАТЕРПАЛ; • на дровяной территории — гостевая парковка автомобилей, игровое оборудование для детей, пешеходные дорожки, озеленение.
15. Основные технико-экономические показатели: • Этажность дома — 8-9; • Количество секций — 5; • Количество квартир — 285 шт; • Площадь застройки — 3812,0 м²; • Общая площадь жилого здания — 30795,0 м²; • Общая площадь квартир — 28159,18 м²; • Строительный объем — 113307,3 м³; • Общая площадь гаража — 5388,2 м²; • Полезная площадь гаража — 5125,4 м².
16. В состав общего имущества по объекту входят: лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технический этаж и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механические, электрические, сантехнические и иное оборудование общедомового назначения, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры (в т.ч. внеплощадочные объекты инженерно-транспортного обеспечения дома), озеленения и благоустройства, помещения Товарищества собственников, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
17. К долевого строительству предлагаются: четыре 1-комнатные квартиры — общей площадью 45,23 м²; две 1-комнатные квартиры — общей площадью 51,13 м²; три 2-комнатные квартиры — общей площадью 81,2 м²; 3-комнатная квартира — общей площадью 83,8 м²; 3-комнатная квартира — общей площадью 87,69 м²; 3-комнатная квартира — общей площадью 107,98 м²; два машино-места.
18. Стоимость 1 (одного) м² — 4 500 000 руб.
19. Стоимость 1 (одного) машино-места 55 000 000 руб.
20. Стоимость 1 (одного) м² для физических лиц, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 3 927 000 руб.
21. Более подробные сведения об объекте долевого строительства можно получить по адресу: г. Минск, ул. Короля, 51, оф. 33, или по телефону: 226 57 08, 226 58 26.

РАБІЦЕ ВАШЫ СТАЎКІ

Цяпер кожны другі студэнт стараецца знайсці падпрацоўку дзеля таго, каб злезці з бацькоўскай шы і атрымаць для сябе пэўную незалежнасць. Гэта не дзіва, паколькі так прыемна не браць, а аддаваць (ведою па асабістым вопыце), дапамагаць бацькам і мець магчымасць дзавольці сабе нешта з таго, на што раней не хапала грошай, разлічаных на пэўны час, а дадатковых папраціў у бацькоў не хапала ні смеласці, ні нахабства.

АБЫШЛІ МАСКВІЧОЎ

Гомельскія школьнікі выйгралі кубак X Усерасійскай каманднай алімпіяды школьнікаў па праграмаванні. Генадзь Караткевіч, Іван Арцхоў, Міхаіл Асташкевіч у барацьбе за перамогу абышлі каманду спецыялізаванага вучэбна-навуковага цэнтру Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Ламаносава. Абедаў каманды рашылі 9 з 10 задан, аднак нашы школьнікі патрацілі на гэта менш часу. Трэнер запатых прызёраў — выкладчык Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны Міхаіл Далінін.

МОДА НА ФЛІКЕРЫ



У навучальных установах Магілёва дэманструецца калекцыя моладзевых адзення, прычым са смяротным зыходам. На мінулым тыдні ў Магілёўскай вобласці загінулі на дарогах 5 чалавек, з іх 4 — пешаходзі і веласіпедысты. Пры гэтым ахвяры не мелі флікераў, якія б дазволілі вадзіцелям заўважаць людзей ва ўмовах дрэннай бачнасці.

Лічэцца такія ўстаноўкі, увесць асабовы склад упраўлення ДАІ Магілёўскага УУС працуе цяпер і да 1 студзеня ва ўзмоцненым рэжыме. Да парушальнікаў праваў дарожнага руху інспектары гатовы ўжываць самыя строгія меры і максімальныя штрафы, каб пярэзіць новыя дарожна-транспартныя здарэнні і ахвяры.

Ліона ІВАНОВА.
Фота Мікалая ЦІТОВА.

КЛУБ ЮНКРАЎ

Лухта, што ваш тэкст не надрукуюць у газеце, калі вам усяго 16 гадоў, альбо крыху менш, альбо крыху больш. Дзейнічайце! Гэты праект для тых, хто марыць стаць журналістам ці проста хоча нешта дасягнуць да іншых людзей. Вы былі сведкам цікавых падзей? Побач з вамі неардынарныя асобы? Вы шукаеце шляхі вырашэння разнастайных праблем? Тады чакаем вашых допісаў у рэдакцыю (на адрас: 220013, Мінск, Б. Хмяльніцкага 10-А, моладзевы дадатак да «Звязды» «Чырвоная змена» альбо на электронны адрас katekysya@tut.by, будзем рады і асабіста пазнаёміцца з маладымі аўтарамі!).

ТОЛЬКІ АДЗІНКІ СА СТАРШАКЛАСНІКАЎ ХОДЗЯЦЬ У СТАЛОЎКУ

Дарэмна школе прыпісваюць віну ў прыросце захворванняў страўніка сярод дзяцей. Пры жаданні любы вучань зможа тут атрымаць нармальнае харчаванне, іншае пытанне, ці хоча ён гэтага. Некаторыя мае аднакласнікі з задавальненнем ядуць у нашай сталовцы, бо асартымент страў, якія нам прапануюць, вельмі вялікі. Так, сярод супоў — бульбяныя з крупамі ці бабовыя, малочныя з макаронаў, крупамі ці клёцкамі, баршчы ды іншыя.

Але, нягледзячы на ўсё гэта, хлопцы і дзяўчаты не надта імкнучыся сюды трапіць, з 28 маіх аднакласнікаў, напрыклад, толькі 9 чалавек харчуюцца ў сталовцы, а ў іншых класах і яшчэ менш. Можна таму, што харчаванне ў сталовцы для школьніка дорага — калі есці тут кожны дзень, на тыдзень трэба каля 20 тысяч. Праўда, можна браць толькі супы (яны каштуюць каля 1—1,5 тысячы рублёў), ці другую страву (яна пацягнэ не менш як на 2 тысячы). Прычым можна выбраць розныя варыянты харчавання. Так, можна здаць грошы на ежу на тыдзень наперад. За кожным класам на пералынку замацоўваюцца пэўныя сталы, і дзяжурныя накрываюць на іх у адпаведнасці з загадаў замоўленай колькасцю порцыяў. Але пры такім варыянце дзеці не могуць самі выбіраць, з чаго будзе складацца іх сэнняшні абед. Калі ж ты харчувешся асобна ад класа, то сам вырашаеш, што сэння будзе есці, але пры такім варыянце можна застацца без ... месца за сталом, часам даводзіцца есці стоячы. Акрамя таго, паспрабуй яшчэ пад'есці за 10—15 хвілін пералынку. Не паспеех выстаяць у чарзе — часам гэта займае 20 хвілін вялікага пералынку, а ўжо трэба спяшацца на заняткі. Данесці суп да стала — складаная задача: усе спяшаюцца, каб толькі перахапіць вольнае месца, хто ў бок цябе пікне, хто проста рукой зачэпіць. Ды і якая ад таго карысць, калі есці ў спешцы.

Таму часцей дзеці на пералынках бягуць у кавярню на булчкі (каля тысячы рублёў), па маленьку піцу (1480), салаты (тысяча за сто грамаў). На прылаўках тут і вафлі, халва, цукеркі, шакаладныя трубочкі, марожанае і іншыя прысмакі. Але ці карысна такая ежа? А між іншым, мы сядзім у школе па 7 урокаў (гэта 6 гадзін, тут хто хочаш прагаладаецца). А многія дзеці наогул не ядуць у школе, а трымаюцца, каб ушколівацца дома. Некаторыя хлусяць сваім бацькам, што ходзяць у школьную сталовку, а самі грошы, што ім даюць на ежу, збіраюць на штосьці іншае — на інтэрнэт-клуб, білет у кіно ці клуб. Бывае, што і бацькі проста не выдзяляюць дзецям грошы на ежу і пакуюць «зсабойкі», альбо даюць такую суму, якой можна хапіць толькі на булчак з сасіскай і гарбаты.

На мой погляд, для таго, каб усе дзеці насамрэч былі забяспечаны гарачым харчаваннем, трэба зрабіць школьную кухню таннейшай, вылучыць дзецям больш часу на тое, каб паесці, а ў кавярні прадаваць больш карысных прадуктаў (пакуль жа стварэцца ўражанне, што тут больш задумваюцца не пра здароўе дзяцей, а пра тое, які прыбытак прынясе школе продаж прадуктаў). Някая зніжка з прылаўкаў шкоднай ежы накітаваць чыпсы ды газаваныя напоў, а асартымент будзе такім, каб дзеці змаглі выбіраць толькі сярод «здоровых» прадуктаў.

Наташа КІРУШКІНА.

Паритетбанк
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ПАРИТЕТБАНК»!
24 декабря 2009 года проводится внеочередное Общее собрание акционеров банка в заочной форме методом опроса с повесткой дня:
1. О процедурных вопросах.
2. О рассмотрении заявлений акционеров ОАО «Паритетбанк» об изменении категории принадлежащих им простых (обыкновенных) акций банка.
3. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Паритетбанк».
4. О выкупе ОАО «Паритетбанк» привилегированных акций собственного выпуска по требованию акционеров ОАО «Паритетбанк».



Упершыню ў Беларусі была рэалізаваная японская кулінарная традыцыя нятямары — палядзана нацыянальнай японскай стравы сушы з цэла чалавека. Дзяўчыну і хлопца ў масках паклалі на спецыяльны стол, засцелены чырвонай цыратай. Афіцыянты ўпрыгожылі іх плястэкам ружаў, герберамі і іншымі экзатычнымі раслінамі, скуру размялялі ўзорамі. Целы ў нашым выпадку былі прыкрыты зялёнымі лістамі (у Японіі сушы ядуць проста з голай скуры). Ужо на гэтыя лісты афіцыянты выклалі сушы. Традыцыя есці сушы з чалавечка цэла нарадзілася ў Японіі. Нятямары — гэта мужчыны і жанчыны, з целаў якіх ядуць сушы. Традыцыя пічыцца адной з самых старажытных у Японіі і з'яўляецца часткай культуры гейшы. Паесці сушы з цэла чалавека ў Японіі каштуюць у пяць разоў даражэй, чым купіць звычайна. Японцы лічаць, што самыя лепшыя сушы — гэта сушы, якія ўвабрылі ў сябе цяпло і энергію чалавечка цэла.

ПАСПЫТАЦЬ СУШЫ З... ГОЛАГА ЦЕЛА

Можна было на Дні сушы ў межах конкурсу спажывецкіх пераваг «Прадукт года-2009»



Па словах арганізатараў, сушы былі выбраны невпадкова. Гэта японская нацыянальная страва набрала ўсё большую папулярнасць у Беларусі. І калі на пачатку 90-х сушы ведалі адзіны, то цяпер больш за 50 сталічных рэстаранаў прапануюць іх у сваім меню. Лічыцца, што нацыянальная японская страва не спрыяе назапашванню арганізмам тлушчу, нармалізуе працэс стрававання, паскарэе абменныя працэсы і метабалізм, спрыяючы вывадзенню шлакаў, што дабратворна ўплывае на прыгажосць скуры, пазногюў, зубоў і валасоў. Свежая марская рыба, якая не аздавае тэрмічнай апрацоўкі, захоўвае без зменыў абсалютна ўвесь спектр карысных вітамінаў і мінеральных солёў (калій, фтор, магній, фосфар і ёд). На Дні сушы можна было паўдзельнічаць у майстар-класе па прыгатаванні сушы, які даваў Югэн Садоўскі, найстарэйшы кухар японскай кухні рэстарана «Мон кафэ».

Форум

ВОДНЫЯ РЭСУРСЫ БЕЛАРУСІ І ЗДРОЎЕ НАЦЫЯ

Днямі ў Ліцэі Белдзяржуніверсітэта прайшоў Міжнародны моладзевы форум, які быў прысвечаны ўзаемазвязям вады, зменам клімату і здароўю чалавека. Форум праходзіў у рамках Міжнароднага дзесяцігоддзя дзеянняў «Вада для жыцця» (2005-2015 г.). У Форуме, арганізатарам якога стаў хімічны факультэт БДУ пры садзейнічанні Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь, Цэнтральнай Еўрапейскай ініцыятывы і Нацыянальнага цэнтру праграмы «Балтыцкі ўніверсітэт», прымаў удзел вядомыя навукоўцы з Беларусі, Украіны, Расіі, Малдовы, Славакіі, Латвіі, Польшчы, Чэхіі, Германіі і Кітая. На Форуме былі абмеркаваны пытанні ўплыву змены клімату на экасістэмы, захавання крыніц чыстай вады, аналіз стану павярхоўных і падземных водаў, біялагічныя механізмы фармавання якасці вады і працэсы самачышчэння, адпаведнасць якасці пітной і бутэляванай вады рэспубліканскім і міжнародным стандартам, пытанні ачысткі вады і тэхналогіі бяспечнага водакарэстання, а таксама прагнозы і стратэгіі дзеянняў на шляху да ўстойлівага развіцця грамадства і цэлы шэраг іншых актуальных пытанняў. Удзельнікі Форума наведлі музей «Водныя рэсурсы Беларусі», Мінскую водачэпальную станцыю і ІДН фізіка-хімічных праблем БДУ, дзе распрацаваныя новыя тэхналогіі ачысткі вады. Леанід ТУГАРЫН.

Настася ЗАНЬКО.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

«ТРЭБА ЗАМЯНІЦЬ У РАДЫЁЭФІРЫ 75% «БЕЛАРУСКАЙ» МУЗЫКІ НА 50 — БЕЛАРУСКАМОУНАЙ!»

3 гэтай прапаноў прадзюсар і кампазітар Яўген АЛЕЙНІК звярнуўся ў Міністэрства культуры



Яўгена Алейніка нельга назваць навічком у шоу-бізнэсе. Яго песні спяваюць як беларускія выканаўцы — гурт «Ауга», маладыя Алена Ланская і Іван Буслэй, заслужаныя Ірына Дарафэева і Іна Афанасьева, так і замежнікі — Нэлі Чабану (Малдова), Надзея Бабкіна (Расія), рэпер Doobie (ША)... Менавіта Алейнік аранжыраваў першыя песні «Atlantica» і сумесна з бізнэсменам Александром Шакуціным распрацаваў канцэртны прадэсарскага цэнтры «Ауга».

Да таго ж спрадасаваная Алейнікам песня Алескія Жыгалковіча «З сабрамі», як мы памятаем, прынесла Беларусі другую перамогу на дзіцячым «Еўрабачанні-2007», а самому кампазітару — падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, атрыманую ў 2008 годзе. Так што, калі гэты чалавек сядзець, што ў Беларусі шоу-бізнэс ёсць, але кволя і бездапаможны — да яго меркавання варта праслухацца.

Тым больш, Алейнік справядліва вырашыў: не трэба чакаць, пакуль прыляцць чараўнік на блакітным верталёце — і сам прыйшоў з канкрэтнымі ідэямі па рэанімацыі беларускага шоу-бізнэсу ў Міністэрства культуры. У прыватнасці, кампазітар і прадзюсар прапанаваў:

— арганізаваць і правесці нацыянальную музычную прэмію, якая стымулявала б беларускіх выканаўцаў працаваць больш якасна і вынікова; абавязваць рэстараны і кавярні, якія выкарыстоўваюць радыё ці тэлебачанне, адлічваць пэўны працэнт у аўтарскае таварства з тым, каб гэтыя ўстановы былі зацікаўленыя ў запрашэнні «жывых» выканаўцаў, а не пракураванні запісаў;

— зрабіць квоты для беларускай музыкі на радыё меншай, але замініць фармулёўку «беларуская музыка» на «беларускамоўная».

Каб даведацца, што падтурнула папулярнага кампазітара да такіх рэвалюцыйных настрояў і ці што-небудзь зменіла, калі іх ажыццявіць, я дамовілася на асабістую сустрэчу з Яўгенам Алейнікам.

— На музычны «застой» і слухачы, і артысты не першы год скардзяцца. Чаму ж гэты паход да міністра адбыўся толькі цяпер?

— Па шчырасці, з майм сьцягам, сенатарам Александром Шакуціным мы проста пайшлі павіншаваць добра знаёмага яму чалавека з прызначэннем на пасаду міністра. Для Шакуціна гэта была сьцюроўская сустрэча, а для мяне — шанц пазнаёміцца з маладымі прагрэсіўнымі, які доўгі час жыву ў Еўропе, які прапагандую павагу да нацыянальнай культуры і мовы, міністрам культуры.

— І як міністр успрыняў прапанаваў — як ветлівы чалавек выслухаў і пакаваў, або адразу штосьці ўхваляў ці раскрываваў?

— Сустрэча ў нас была не адна, таксама мы сустрэчаліся ў рабочай атмасфэры ў студыі, а потым я запісаўся да яго на прэсь- і выказаў свае прапанаваў. Спадзяюся, калі сфармуляю ўжо канкрэтныя аспекты ў пісьмовай форме, зноў трапіць на прэсь- і абавязчы ўсё больш дотэлева. Павел Паўлавіч Латушка, безумоўна, дыпламат, таму паставіў прызнанні і пайшоў на кантакт, што, мне здаецца, ужо вялікі пазітыўны зрух — да былых міністраў цяжка было патрапіць нават у прыватную... Але ёсць занепакоенасць, што сама міністэрская структура, асабліва на месцах, будзе супраціўляцца пераменам.

Ад імя шоу і бізнэсу
— Адну з прапаноў — арганізаваць музычную прэмію — я чула ўжо неадночы ў адрозных прадзюсараў. Здавалася б, што перашкаджае вам аб'яднаць і правесці такую прэмію — хоць бы на базе прадэсарскага цэнтры «Спамаш»? Ці неабходна абавязкова, каб гучала слова «нацыянальна»?

— Абавязкова. Каб была дзяржаўная падтрымка, інфармацыйная падтрымка вялікага тэлеканала. Да таго ж прэмію, у назве якой выкарыстоўваюцца азначэнні «нацыянальная» ці «беларуская», трэба рэгістраваць — а ніхто не дазволіць зрабіць гэта прыватнай арганізацыі або суполцы прадэсарскай і кампазітарскай. А сэнсу рабіць чарговы «Белазайскі акорд» я не бачу. На маю думку,

даць не грошы, а магчымасць іх зарабляць, працаваць і развівацца. Бо цяпер ёсць многа магчымасцяў, якія не выкарыстоўваюцца. «А хто вам перашкаджае, прыходзіце і працуйце» — гэта пустыя словы. Мы наядуна здымалі кліп на нашу 100-ю песню, напісаную сумесна з Юліяй (Юлія Быкава — жонка прадзюсара, паэткі і салістка гурта «Ауга» — Аўт.), і я патэлефанаваў у ДАІ, папрасіў даць адну машыну суправаджэння. Мне ветліва сказалі: «У нас няма такой магчымасці, тэлефануйце ў ДАІ райвыканкома». — А там накіравалі ў абласны — і так па ланцуку. І мы проста знялі кліп нелегальна.

50 працэнтаў свайго

— Яшчэ адна з прапаноў, якую асабіста я вітаю абедзюма рукамі — увесці на радыё не 75% беларускай музыкі, а 50 — беларускамоўнай. Але ж чынаўцаў трэба з сябе. Колькі ў гурта «Ауга» беларускамоўных песень?

— Даве. «Маці» і «Ночу на Купалле». Апошняя ў 2006 годзе ўдзельнічала ў фестывалі Eurodance і ўвайшла ў 40 найлепшых танцавальных кампазіцый Еўропы, але, калі я насяў яе па беларускіх FM-станцыях, усе пакрыўжылі, пацхнулі беларускую мову. Я заўважыў, што ў беларускай мове ёсць такая асаблівасць — яна любую песню ператварае ў сур'вэнную з'яву культуры, бо музычнасць нашай мовы, упэўнены, вышэйшая, чым рускай ці англійскай. Гэта раўназначна таму, калі самы прасоўны малапок перанесці на дарэгае палатно выдатнымі фарбамі... Але нават калі перакласці на беларускую мову папулярную англамоўную песню, трэба змагацца, даказваючы радыёстанцыям, што гэта крута.

— Вось паслухай, — спыхаўся кампазітар. — Мы з Віцём Руданкам напісалі для Івана Буслэя беларускамоўную песню «Я хвалюся».

— Слухай. У прынцыпе падабаецца. Але ці хопіць такіх песень, каб запойніць палову радыёэфіры? «Хопіць, аўтаруў насамрэч вельмі многа», — пераконвае мяне Алейнік.

— Проста песні на беларускай мове раіцца горш, вымушчаны іці на лёгкім шляху — пісаць тое, што запатрабавана. А калі запатрабавана будзе якая беларуская — яны будуць падтрымліваць мову. І нават Надзея Бабкіна, каб трапіць у шчыльную ратацыю ў Беларусі, вымушчана будзе пераспяваць песню на беларускай, і гэта будзе слухача больш патрыятычна, чым творы людзей, якія калёсыці ў Беларусі, а потым з'ехалі, але ў нас на радыё працягваюць лічыць беларускімі артыстамі».

— Калі ў Англіі, у бары ў Лівэрпулі ўстаць і скажаць: «Французская музыка найлепшая ў свеце!» — могуць забіць. А наш талерантны слухач прывык да таго, што найлепшая музыка — замежная. А ў Еўропе, наадварот, нікому не цікавыя беларускія выканаўцы, якія спяваюць не на роднай мове. Застаецца пачаць прывучыць да свайго, як гэта робіцца з праграмай імпартазамыянчэння ў харчовай прамысловасці — і праз 5-10 гадоў у людзей ужо складзецца іншы стэрэатып, што наша — добрае.

Не бытайце «жывы гук» з кароке
— Навошта ўвогуле патрэбна дзяржаўная шоу-бізнэсу — можа, лепш няхай пройдзе натуральны адбор і выжыве най-

мацнейшы? Асабіста табе моцна дапамагла атрыманая Падзяка Прэзідэнта?

— Безумоўна. Мяне цяпер не так хутка выганяюць з кабінетаў, — смеяцца Яўген Алейнік. — А падтрымка патрэбная. Бо Беларусь знаходзіцца ў вельмі нявыгадным геапалітычным становішчы з пункту гледжання фарміравання нацыі. Выдатна, што праз нас праходзяць транзітныя гандлёвыя шляхі, але і ўсе войны за апошнія 5 стагоддзяў таксама прайшлі праз Беларусь туды-сюды: шведы, палкі, рускія, немцы — хто толькі не задавольваў свае амбіцыі на нашай тэрыторыі. А як толькі тэрыторыя акупавалася, адразу знішчаюцца ўсе свабодалюбыя і прагрэсіўныя людзі... Таму Беларусь стала такой спакойнай і мірнай краінай, адсюль з'явілася наша знакамая прыказка «толькі б не было вайны». У гэтым феномене асноўна прычына беларуская ў тым, што мы ўспрымаем усё намягчона палёнай, чым любяць іншыя нацыянальнасці, і калі для ўкаранення новаўвядзенняў дзесьці патрэбны год, то ў нас тры, а то і пяць. Колькі не маглі прыняць увядзенне 75%? А дзякуючы ім з'явіліся новыя гурты, новыя імёны — можа, і нямнога, але яны ёсць. Украіна ўвогуле поўнацэнна закрыла музычны рынак на пачатку 90-х — і калі ласка, у іх цяпер такі росквіт нацыянальнай культуры! Абмежаваць свабоду выбару цяпер мы не здолеем — ёсць інтэрэнт, таму змагацца можна, толькі стварыць ільготны ўмовы для сваіх артыстаў, гэты ўзмоўніць канкурэнцыю і выжывіць, як ты кажаш, наймацнейшыя, самыя якасныя прадукт. А яшчэ трэба пацхнуць менталітэт. Увесці абавязковую музычную адукацыю, як гэта зроблена ў Швецыі. Стварыць дадатковыя пайлюккі для артыстаў — калі ліцэнзаваць радыё і тэлебачанне, то ўладальнікі кавярняў і рэстаранаў будуць выбіраць, запісаць за ліцэнзію на выкарыстанне радыё альбо запісаць гурты, якія штовечар будзе выступаць у іх жыццё. Падлягчы прававое поле — жорстка абарона аўтарскага права, пратэжынісцкія законы для сваіх і г.д. 3—4 законы, некалькі распрадаржэнняў, дэкрэты — і ўсё пачне працаваць. Так рабіла ва ўсім свеце, і я ўпэўнены, што гэтак будзе дзейнічаць і ў нас.

— Хошай, каб было зроблена добра — пачні рабіць гэта сам. Што асабіста ты гатовы зрабіць у імя агучэння ідэй?

— Я сабраў жывы калектыў, набыў абсталяванне, зняў год для рэпетыцый. Гэта абшлось у буйную суму, якую наўрад ці ўдасца хутка адбіць. Але гэта дазволіць працаваць сапраўды жыццём, а не спяваць пад караоке. Бо ва ўсім свеце тое, што мы называем «жывы гук», — галас паверх фанграмаў — называецца ка-ра-оке. Жыццём — гэта выйсці і сыграць, і мы так будзем рабіць. Наступны пункт: усім сваім заклікам я прапаноўваю пісаць песні на беларускай мове. За гэты год мы напісалі 7 беларускіх песень для розных артыстаў. Калі год ці два таму я ішоў па шляху найменшага супраціўлення, то цяпер бачу, што трэба прапагандываць мову, проста неабходна дапамагчы аднамуці і дзяржавы. Калі яна будзе — то сітуацыя паступова пераломіцца.

— Пераломіцца, перамалецца... Хацелася б, каб з гэтай зорчай атрымалася мука — і хлеб, у сабе, шмат добрай музыкі, а не толькі пыл размоў.

Гутарыла **Вікторыя ЦЕЛЯШУК**.

Філіпал «Центр «Белтехинвентаризация»		Оценка оборудования и транспортных средств Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности				
Извещает о проведении аукциона по продаже недвижимости 8 декабря 2009 г.						
№ лота	Наименование объекта	Адрес объекта	Продавец	Краткая характеристика объекта	Начальная цена продажи, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Здание административно-бытового корпуса	г. Речица, ул. 10 лет Октября, 48	ОАО «СМТ № 27»	Двухэтажное кирпичное здание общей площадью 417,0 кв.м с коммунациями. Земельный участок площадью 0,1190 га для содержания и обслуживания здания	270 108 608	27 000 000
Срок подачи заявления		До 17.00 7 декабря 2009 г. по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а				
Дата, время, место проведения аукциона		8 декабря 2009 г. в 11.30 по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а, Гомельское областное управление Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»				
Номер р/с для перечисления залога		Р/с 3012035310012 в филиале ОАО «БПС-БАНК» по Минской области, код 331, УНП 102353509				
Условия продажи		Без условий. Цена указана с НДС. Шаг аукционных торгов — 5%, вознаграждение — 5%.				
Условия пользования		Объекты продаются в собственности.				
Дополнительная информация по тел. (0232) 77 37 27, 77 52 87 (факс).						

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (организатор аукциона) 29 декабря 2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит аукцион по продаже объектов, находящихся в республиканской собственности, и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания

На аукционные торги выставляются:

ЛОТ № 1
Сведения о предмете аукциона
Капитальное строение (инв. № 600/С-82710) и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания. Одноэтажное здание склада для хранения минеральных удобрений и адюкмихатов с пристройкой, общей площадью 196,2 кв.м, 1961 года постройки, фундамент бетонный, стены бетонные столбы, бревенчатые, крыша шиферная двухскатная. Имеется открытая проводка. Объект расположен по адресу: Минская область, Минский район, Хатежинский с/с, район д. Хатежино, на земельном участке площадью 0,2049 га, с кадастровым номером 62368750001000091. Срок аренды земельного участка 10 лет. **Условия использования земельного участка:** разрешено победителю аукциона в установленном порядке изменение назначения недвижимого имущества и использование земельного участка для размещения объекта производственного и складского назначения.

Начальная цена предмета аукциона: 13 478 903 рубля (в т.ч.: объект — 10 994 223, право заключения договора аренды земельного участка — 2 484 680). **Размер задатка — 1 300 000 рублей.**

Продавец имущества: Учреждение образования «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» (Минский район, пос. Ратомка, ул. Корицкого, 136, тел. 502 20 50, 502 20 60). **Арендодатель земельного участка:** Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшешской, 8).

ЛОТ № 2
Сведения о предмете аукциона
Капитальное строение (инв. № 614/С-21255), **капитальное строение** (инв. № 614/С-19146), многолетние насаждения и право заключения договора аренды земельного участка для их обслуживания. Капитальное строение (инв. № 614/С-21255) — 2003 года постройки, общей площадью 69,7 кв.м, одностороннее здание парника, фундамент ленточный бетонный, стены оштукатуренные с металлическим каркасом. **Капитальное строение** (инв. № 614/С-19146) — 1983 года постройки, общей площадью 685,5 кв.м, одностороннее здание свинарника, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытие чердачное ж/бетонное, деревянное, крыша совмещенная рулонная, шиферная. Имеются инженерные коммуникации (водопровод — металлические трубы, электроосвещение — открытая проводка). Объекты расположены по адресу: Минская область, Смолевичский район, деревня Пекалин, на земельном участке площадью 0,7309 га, с кадастровым номером 624883603601000006. Срок аренды земельного участка — 99 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 74 130 609 рублей (в т.ч.: объект — 67 442 405, право заключения договора аренды земельного участка — 6 688 204). **Размер задатка — 7 400 000 рублей.**

Продавец имущества: Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (г. Минск, пр. Машерова, 6, тел. (017) 289 21 45. **Арендодатель земельного участка:** Смолевичский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Смолевичи, ул. Советская, 125).

Задаток для участия в аукционе перечисляется в срок до 28 декабря 2009 года включительно на расчетный счет № 364290000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество».

Фотографии продаваемых объектов, а также информация об объявленном аукционе и предметах аукциона дополнительно размещается на сайте Минского облисполкома: www.minsk-region.gov.by на странице фонда «Минскоблгосимущество» в разделе «Власть», «Управления и комитеты облисполкома».

Участниками аукциона могут быть граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные инвесторы (иностранное государство, объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства), заключившие с фондом «Минскоблгосимущество» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшие в указанный и ввещенный срок заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

заяверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

Ревере в Саціза

ЦІ ПАТРЭБНЫ БЕЛАРУСКАМУ ФУТБОЛУ «ВАРАГІ»?

«ФУТБОЛЬНЫЯ МЕТАМАРФОЗЫ» «ЧЗ» 20 лістапада 2009 года

Змены ў нашым жыцці часам бываюць настолькі неспадзяўнымі, кардынальнымі, што толькі і застаецца здзіўляцца, як з чалавека маглі здарыцца такое. Шматлікія беларускія бальшчыкі дагэтуль не могуць зразумець, чаму самы лепшы футбаліст маскоўскага «Лакаматыва» замест таго, каб працягнуць кар'еру ў Расіі, пераехаў жыць у Галандыю ў Беларусь, а пасля пачаў трэнерваць мінскую каманду. Але ж Сяргей Гурэнка, адзін з самых тытулаваных футбалістаў Беларусі, ужо піша новую старонку ўласнай кар'еры і, напэўна, знаходзіцца далёка ад падобных здарэнняў. Яго перш-наперш клопаюцца сям'я, родная футбалістаў «Дынама», і, мабыць, ужо будучы чэмпіянат краіны.

Апошнім часам у спартыўным жыцці краіны з'явілася новаўвядзенне — у Беларусі сталі працаваць замежныя трэнеры. Наколькі гэта апраўдана? Няжужо ў нас няма сваіх «зорак»?

У нейкім сэнсе адказам на гэтыя пытанні і стала палеміка, якая разгарнулася пасля інтэрв'ю з адным з самых перспектыўных айчынных трэнераў.

У Беларусі ёсць два трэнеры Г-ка: Гурэнка і Ганчарэнка. Упэўнены: гадзі прыз два хтосьці менавіта з іх замяніць сівалавога west-арбайтэра Штанге на капітанскім месцы нацыянальнай зборнай (калі раней хто-небудзь з зайдоржанаў-каў, як адбылося з Хэнламам у хакеі, палкі ў колы не паўстаўляе).

Валькоўскі.

Так, усё гэта добра, але пабачым, што будзе ў май. 50 на 50, што зноў адстаўка... Ю. Чыж (упадальнік клуба). — Заўвага «Звязды» зноў зрабіць свой год канём, а Гурэнка адправіцца ў Маскву да Сёміна. І зусім не важна, хто трэнер, якое імя, якія заслугі...

Алех.

Колькі часу ўжо пішуць журналісты і на тэлебачанні гавораць спецыялісты пра талент Ганчарэнка. Так, можа ён і сапраўды талентавы, але зборнай кіраваць яму яшчэ рана. Згадзіцеся. Пасля сыходу Криву-

Гурэнка вельмі добры трэнер. Дарэчы, у наступным годзе ў чэмпіянце будзе вельмі жорстка барацьба. А зборная... Акрамя Гурэнкі і Ганчарэнка ёсць яшчэ і Кривушэнка, але ён, мабыць, не даць згоды на гэтую пасаду... Хіба толькі праз некалькі гадоў... Пабычым!

Макараў.

Фавн.

Безумоўна, але зараз мы разважаем пра трэнераў, а не пра функцыянераў. Кривушэнка не прыйшоў на ўсё гатовае. Ён пачаў ствараць новае БАТЭ. Прый ім у каманду трапіў Кривец з мінскага «Лакаматыва». Віталій Радзівонаў з жодзінскага «Тарпеда», а Стасевіч стаў футбалістам асноўнага складу. Мяркую, што не трэба казаць пра ролю гэтых футбалістаў у сёняшнім БАТЭ». Яны лідары.

Фавн.

Так, яны, безумоўна, лідары ў камандзе. Але і пры Віктары Мікалаевічу з'явіліся футбалісты, не горшыя за гэтых. Як вам такія імёны: Верамко, Бардачю, Шытай, Паўлаў, Сасноўскі, Гагаран? Мабыць, яны таксама адрыкаць вялікую ролю ў клубе. Ды і патягдзіце, як БАТЭ гуляе. Калі б Ганчарэнка быў не вельмі добрым трэнерам, думаю такіх вынікаў у камандзе не было б. Упэўнены, у гэтым годзе спіс навабранцаў яшчэ папоўніцца вельмі моцнымі і таленавітымі футбалістамі.

Макараў.

«Мода» на «варагаў» прыйшла ў Беларусі з Расіі, але ў нас часам пераўтвараецца ў нешта «правінцыйнае». Такое ўражанне, што дапамога іншаземцаў часта пытанне прэстыжу, а не канкрэтных поспехаў...

Сяргей Гурэнка — былы капітан маскоўскага «Лакаматыва» і зборнай Беларусі, а цяпер трэнер мінскага «Дынама».

Ігар Кривушэнка — галоўны трэнер БАТЭ.

Ігар Кривушэнка ўзначальваў БАТЭ і мінскага «Дынама», двойчы выйграваў чэмпіянат Беларусі, цяпер галоўны трэнер «Сібіры».

плюс тры медалі ў СКАРБОНКУ БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЫ

Адзін задаткі і два бронзавыя медалі заваяваў беларусы на трыцім міжнароднай алімпіядзе па астраноміі і астрафізіцы сярод школьнікаў, якая прайшла ў ране. Залаты медаль заваяваў Уладзімір Харошка — прадстаўнік сталічнай гімназіі № 29, «бронза» ў Рамана Самусевіча — выхаванца Ліцэя БДУ і Дзімтрыя Емя

«ЗА ГАДЫ ІСНАВАННЯ БЕРЛІНСКАГА МУРУ ПАМЕЖНІКІ ЗАСТРЭЛІЛІ 1068 ЧАЛАВЕК...»

Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» Глеб ЛАБАДЗЕНКА знаходзіцца ў Берліне, дзе працягваецца святкаванне 20-годдзя падзення Берлінскага муру

Даедаўчыся, што Інстытут Гётэ ў Мінску выдае журналістаў для азнамляльнай паездкі ў Берлін, я, вядома, адразу падаў заяўку. Хоць і бываў ужо ў сталіцы Германіі, але тэма гэтай паездкі — 20-годдзе падзення Берлінскага муру (між іншым, беларускі «мур» і нямецкая «мауэр») маюць нешта агульнае). Быў вельмі ўсцешаны атрымаць вестку, што з Беларусі адабраныя для паездкі двое журналістаў, у тым ліку — спецыяльны карэспандэнт «Звязды».

«99 %, што вы не паліцыя»

Усё мусіла прайсці дакладна і гладка: імкненне немаўд па парадку — гэта не міф. Я атрымаў білеты на самалёт у два бакі, у аэрапорт была замовлена машына, па майле дасланы рэкамендацыі, якія рэчы браць з сабой і якое надвор'е плануецца ў Берліне. Аднак... — 99 %, што вы не паліцыя, — без драбнін жалю кажа мне ў нашым аэрапорце супрацоўнік «Белаві». — У вас шматразовава шэнгенская віза адкрытая ў польскай амбасаде, а ліццыя вы ў Германію. Вас могуць не пусціць, бо па такой візе трэба наведваць спачатку Польшчу.

Такая тырада не надта ўсхвалявала мяне спачатку, бо адпаведныя пытанні я задаваў і ў польскай, і ў нямецкай амбасадах. Да таго ж я добра разумею, што афіцыйна запрошанага журналіста наўрад ці павернуць дадому ў берлінскім аэрапорце. Аднак у супрацоўнікаў «Белаві» моцныя нервы — яны прымудляюць кангеніяльны варыянт: каб я напісаў расліску, што не маю прэтэнзій да «Белаві» ў выпадку маёй дэпартацыі з Германіі і гатовы кампенсаваць «Белаві» штраф у такім разе.

— А які памер штраф? — ці каўлюся я. — Па-рознаму, — адказвае супрацоўнік. — Ад 2 да 20 тысяч даляраў.

І тут я разумею, што на блеф можна адказаць толькі блефам.

— Давайце аркуш, я згодны. За 10 хвілін (і да ўзлёту мяне прапускаюць у самалёт. Пасажыры, якія назіралі гэтае шоу, віншуюць мяне. Паўтары гадзіны — і я ў Берліне.

Ці трэба казаць, што ў берлінскім аэрапорце ў мяне не спыталі ні слова пра візу?..

ПЯЦЁРА ў БАЛЬНІЦЫ, ДВОЕ ЗАГІНУЛІ

Такія трагічныя наступствы дарожна-транспартнага здарэння, якое адбылося ў Мінскім раёне на дарозе Мінск—Маладзечна—Нарач поблізу пасёлка Радашковічы.

59-гадовай кіроўца аўтамабіля «Мерседэс» выскачыў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з аналагічнай машынай, за рулём якой знаходзіўся 23-гадовы мінчанін. Кіроўца першай машыны і адзін з яго пасажыраў загінулі, а яшчэ адзін пасажыр гэтай машыны, кіроўца другога аўта і тры пасажыры, змешчаны ў бальніцу. У гэты ж дзень у Івацэвіцкім раёне ў аварыі загінулі бацька з сынам. Яны ехалі таксама на аўтамабілі «Мерседэс», калі кіроўца «Газелі» вырুলілі ім наустрач, і машыны сутыкнуліся. У гэтым ДТЗ пацярпелі яшчэ тры чалавекі.

Ігар ГРЫШЫН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО (ТРЕТЬЕГО) ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Управляющий по делу о банкротстве ПТЧУП «Стеклозавод «Гуга» Святличкий В.Б. проводит аукцион по продаже объектов и имущества, расположенных по адресу: Витебская область, Поставский район, д. Гуга Воропаевского с/с, принадлежащих ПТЧУП «Стеклозавод «Гуга».

Площадь земельного участка под объекты недвижимости составляет 7,4881 га. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений в постоянное пользование.

Объекты и имущество выставлены единым лотом. Начальная цена лота составляет 476 531 762 белорусских рубля (без учета НДС). Для участия в аукционе необходимо в срок до 15 января 2010 года:

- подать заявление;
 - юридическим лицам предоставить доверенность представителя, нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, физическим лицам — паспорт (представителю — паспорт и нотариально заверенную доверенность);
 - представить копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере 23 826 588 белорусских рублей на р/с № 30120131400115 ПТЧУП «Стеклозавод «Гуга» в ОАО «Банк «Могильна» — Минск», г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, код 272, УИП 300185819;
 - заключить соглашение установленной формы с организатором аукциона.
- Выигравший аукцион признается участником, предложивший наиболее высокую цену за выставленный на аукцион объект. Платеж за объект осуществляется по безналичному расчету в белорусских рублях. Аукцион состоится в **12.00 18 января 2010 года** по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 48, ком. 21.

По вопросам ознакомления с объектами и имуществом, уточнения или получения дополнительной информации, подачи заявления и документов для участия в аукционе обращаться по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 48, ком. 21 в рабочие дни с 8.30 по 18.00.

Контактные телефоны: 8 (0212) 47 62 00, 8 (029) 653 62 70.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» уточняет, что аукцион по продаже изолированных помещений, расположенных в одностанционном кирпичном здании, находящегося по адресу: г. Гомель, ул. Добрушская, 51 **будет проводиться 8 декабря 2009 г.** Рекламное объявление по данному аукциону опубликовано в газете «Звязда» № 221 от 21.11.2009 г.

ПРОДАЮТСЯ АКЦИИ ПРОСТЫЕ (ОБЫКНОВЕННЫЕ) ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район в количестве 74 штук и акции простые (обыкновенные) ЗАО «ПАН Маркет» в количестве 35 штук

Стоимость одной акции ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район устанавливается в размере 470 000 долларов США для нерезидентов Республики Беларусь. Стоимость одной акции ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район для резидентов Республики Беларусь равна сумме в белорусских рублях, эквивалентной 470 000 долларов США по курсу, который был равен курсу продажи наличного доллара США в обменных пунктах ОАО «Белларгобанк» на дату оплаты.

Стоимость одной акции ЗАО «ПАН Маркет» устанавливается в размере 330 000 долларов США для нерезидентов Республики Беларусь. Стоимость одной акции ЗАО «ПАН Маркет» для резидентов Республики Беларусь равна сумме в белорусских рублях, эквивалентной 330 000 долларов США по курсу, который равен курсу продажи наличного доллара США в обменных пунктах ОАО «Белларгобанк» на дату оплаты.

Преимущественное право на покупку указанных акций в течение определенного срока имеют акционеры и само Общество. Дополнительно информация об условиях продажи акций, а также о ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район и ЗАО «ПАН Маркет» можно получить по телсфону: +375 29 3495166 и +375 29 777 110. Заявки на приобретение акций рассматриваются до 15.12.2009 года.

Адрес для направления заявок и иной почтовой корреспонденции: 220131 г. Минск, а/я 409.

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб аб'яўленні пачатковым **Бялько Васілія Сідаравіча**, 12 снежня 1929 года нараджэння, урэдзца в. Радкоў Акіцёрскага раёна Гомельскай вобласці, апошняе вядомае месца жыхарства: Гомельская вобл., Рэчыцкі раён, в. Старое-Краснае. Прысвада да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Бялько В.С., паведамчыць іх суду Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб аб'яўленні пачатковым **Гошкі Мікаіла Аляксеевіча**, 06 снежня 1959 года нараджэння, урэдзца в. Узнож Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці, які пражывае па адрасе: Гомельская вобласць, Рэчыцкі раён, в. Узнож, вул. Савецкая, 101. Прысвада да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра грамадзяніна Гошку М.А., паведамчыць іх суду Рэчыцкага раёна на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.



Карэспандэнт «Звязды» ў былым рэйхстагу, у зале пасяджэнняў нямецкага парламента.

«Пасля памежнік узняў аўтамаг і застрэліў майго брата ў галаву...»

Берлінскі мур быў часткай мяжы між прасавецкай ГДР і больш свабоднай ФРГ. Мжа шла па ўсёй краінае, але ў Берліне ўладаў паліцыі неабходным збудаванне мур — бо ў вялікім горадзе цяжка ўпільнаваць кожны метр мяжы. Да таго ж, 90 тысяч усходніх берлінцаў перад тым штодня ездзілі на працу, некаторыя мелі кватэры ў «свабоднай» частцы горада. У ноч з 12 на 13 жніўня 1961 года ў горад увайшлі неабходныя ўзброеныя памежнікаў, каб «падтрымаць парадак». З таго дня трапіць з адной часткі горада ў другую можна было толькі паводле спецыяльнага дазволу, які выдаваўся далёка не ўсім. Шмат людзей спрабавалі пералезці праз мур нелегальна.

За першыя некалькі гадоў такіх набралася каля 5000. Паводле афіцыйных звестак, за 28 гадоў існавання муру памежнікі застрэлілі па ўсёй Германіі 1068 чалавек, у самім Берліне — 136. Даследчыкі мяркуюць, што гэтую лічбу варта памножыць мінімум на два. Першай забітай ахвярай стаў Гюнтэр Літвін — яго застрэліў памежнік 24 жніўня 1961 года. Літвін спрабаваў пералезці з Усходняга Берліна ў Заходні па рацэ, пралпыў колкі метраў, яго заўважылі, сталі хаатычна страляць. Літвін зразумеў, што спроба правалася, павернуўся, узняў рукі. Тады памежнік Гер-

берт Плаўль пераклочыў кулямёт з рассяянай стральбы на прыцэльную і забіў Гюнтэра стрэлам у галаву. Сёння Плаўль жыве, яму 71 год, атрымлівае неаблугую пенсію. Ён не панёс ніякага пакарання — толькі ўмоўны тэрмін. Мы з калегамі ідзем у Музей першай ахвяры муру, які стварыў брат Гюнтэра Юрген Літвін. Музей створаны ў былой назіральнай вышцы, якая стала першай муры. Цікава, што музей не падтрымліваецца дзяржавай і горадам, а жыве з дапамога розных фондаў.

— Працэс над забойцам брата адбыўся ў 1997 годзе. Імя забойцы — Герберта Плаўля — я ўдаваўся яшчэ ў 1992-м, калі бабачыў у сакрэтнай паліцыі дакументы па гэтай справе. Сведкі на працягу працэсу змянялі свае сведчанні, таму забойца атрымаў толькі 16 месяцаў умоўна...

Meinhart, Patrick	CDU/CSU	SPD
Meister Dr. Michael	CDU/CSU	SPD
Menzer, Dorothea	CDU/CSU	SPD
Merkel Dr. Angela	CDU/CSU	SPD
Merkel (Ulrich), Petra	CDU/CSU	SPD
Meibner, Berit	SPD	CDU/CSU
Michalk, Maria	CDU/CSU	SPD
Michelbach Dr. h.c., Hans	CDU/CSU	SPD
Middelberg Dr. Mathias	CDU/CSU	SPD


Аркуш, дзе распісваюцца ўсе дэпутаты на ўваходзе ў бундэстаг. У сярэдзіне — канцлер Ангела Меркель.

Тады, у 1961-м, Гюнтэру было 24, Юргену — 21. Яны жылі ва Усходнім Берліне разам з бацькамі. Іх бацькаў зазнавалі камуністычныя партыі «Хрысціянска-дэмакратычны союз», апазіцыйнай партыі ў ГДР. Штодня яны не ведалі, ці прыйдзе бацька дадому, жылі ў атмасферы страху. Гюнтэр ездзіў на працу ў

Заходні Берлін, меў там прыбытковую справу — шыў касцюмы для акцёраў і вядомых дзеячэў культуры. Набыў там кватэру, разам з братам зрабіў рамонт, Гюнтэр збіраўся пераехаць. 15 мая 1961 года памірае іх бацька. 13 жніўня пачынаецца будаўніцтва муру, з таго дня трапіць з адной часткі горада ў другую стала немагчыма.

— З таго дня брат ездзіў па горадзе на ровары і шукаў, дзе яшчэ можна пералезці, — кажа гер Юрген. — Гэтыя дні мы не размаўлялі ў хаце, бо баяліся, што кватэра праслухоўваецца. Пра тое, што брата забілі, мы даведаліся з заходняга тэлебачання. Паехаў і ў турпыню, але брата нам не паказалі. Да канца жніўня я не мог спаць — баяўся, што яны расстралялі яго да непазнавальнасці. На пахаванне яго прывялі ў зачыненнай і запламаванай труне. Людзей было вельмі шмат, я папрасіў знаёмых затуліць труну з усіх бакоў, каб ніхто з какуротнай паліцыі не бабчыў. Узняў кавачкі, разрэзаў пломбы, адчыніў савецкі — і толькі тады пераканаўся, што гэта брат. У яго быў стрэл у

Аўтаграфы савецкіх салдат на сценах рэйхстага.



патыліцу і пластыр на падбороддзі — куля прайшла наскрозь. Сакрэтная паліцыя напісала ў пратаколе, што «на пахаванні знашчыў Гюнтэра Літвіна прысутнічала 60 старых людзей».

заўважылі тое. Аднак жыхары Заходняга Берліна былі кемлівымі і затулілі нам вялікім рекламным плакатам, каб не было відаць, ці скача хто з акна. Неўзабаве дамы зруйнавалі.

— На гэтым месцы стаў храм, — паказвае гер Манфрэд. — Ён знаходзіўся роўна на кантрольнай паласе між двюма часткамі горада. Яго узарвалі ў 1985 годзе, усяго за 4 гады да падзення муру, бо замінаў памежнікам праглядаць тую паласу...

Намаганьнямі Манфрэда Фішара на гэтым месцы збудаваная капліца, а вакол пад адкрытым небам экспануюцца рэшткі і фотаздымкі зруйнаванага храма.

— Справядлівасці не існуе. Усе забойцы на свабодзе, усе атрымалі толькі ўмоўныя пакаранні... Я нават не сустракаўся з ім. Нашто мне сустракацца з гэтым чалавекам? Ён невука і ідыёт! Скончыў 7 класаў, пасля пайшоў у народную паліцыю. Адзінае, чым ён мог праславіцца — гэта забойства чалавека. Атрымаў за гэта нават ордэн. Гэта адказнасць дзяржавы, якая выхоўвала забойцу. Я не стаў бы сядзець з забойцамі за адзін стол перамаву...

«Дом стаў ва Усходнім Берліне, а вокны выходзілі на Захад»

У Музеі берлінскага муру нас вядзе святар Манфрэд Фішар, адзін са стваральнікаў таварыства Берлінскага муру. Ён апыядае цяжкае дэталь. Мур перайшоў якраз па фасадах дамоў, якія сталі на гэтай вуліцы. Іх вокны выходзілі ў «свабодную» частку горада. Людзі, натуральна, карысталіся гэтым — і ўцякалі. Памежнікі з-за плота

Пакінулі самыя бяскрыўдныя, штупалы «так вам і трэба, сукіным сынам!» і «гледзець руіны Берліна, вельмі опадбалася». З брыдкасоў засталася хіба што словы «я...ці» і «шлюха». Пакінулі іх у педагагічных мэтах.

— Маю цётку звалілі 12 савецкіх салдатаў, — кажа эсккурсавод. — Аднак яна, як ні дзіўна, не трывае на іх злосці. Хоць была вышэй апазіцыйнага палітыка, які выступаў супраць Гітлера... Калі цётка апавядала мне пра звалтанванне, то сказала: «Я разумею, што такім чынам я, нямецкая жанчына, залпаціла за нямецкую агрэсію супраць іншых краін»...

Нам паказваюць залу, дзе зсядаюць дэпутаты. Высвятляецца, што з іх сацісот дваццаці двух дэпутатаў на пасяджэнні ходзіць хіба што дзясятая частка. Астатнія проста ляжаць на працоўны ў змятэньных камісіях. Над залай — балконы, куды паводле папярэдняга запісу пускуюць усіх ахвотных грамадзян пачаць разгледзець судовы працэс з гэтай нагоды. Падчас аднаго з пасяджэнняў некалькі чалавек з «Грыпніса» сукілі з балкона ў залу і пачалі крычаць свае позункі. «А па пераходзе ў працу дэпутатаў у Германіі прагражае да чатырох гадоў турмы. Ураце іх, відаць, тое, што пасяджэнне было абвешчанае закрытым літаральна за імгненне да гэтага.

(Працяг будзе). Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

«Маю цётку звалілі 12 савецкіх жаўнераў...»

Наступная частка праграмы — эскурсія па былым рэйхстагу. Эскурсавод мае сваю думку пра «ўзяцце рэйхстагу» і «глітэраўскі бярлог». Рэч у тым, што яшчэ ў ліпені 1933 года Рэйхстаг згарэў пры моцным жагары і з таго часу не быў адноўлены. Таму ў 1945 годзе савецкія войскі «бралі» фактычна руіны. Да таго ж сам Гітлер у рэйхстагу нават да таго быў усяго некалькі разоў. Бо тут адбываліся пасяджэнні парламента, які быў да фюрэра ў апазіцыі.

Сёння на ўнутраных сценах захаваныя многія надпісы, якія пакінулі тут савецкія салдаты ў маі 1945-га.

— Пры іх кансервацыі была створаная нямецка-расійская камісія, і яна вырашыла прыбраць з гэтай вуліцы словы, якія тут была ці не большасць, — кажа эскурсавод.

Пакінулі самыя бяскрыўдныя, штупалы «так вам і трэба, сукіным сынам!» і «гледзець руіны Берліна, вельмі опадбалася». З брыдкасоў засталася хіба што словы «я...ці» і «шлюха». Пакінулі іх у педагагічных мэтах.

— Маю цётку звалілі 12 савецкіх салдатаў, — кажа эсккурсавод. — Аднак яна, як ні дзіўна, не трывае на іх злосці. Хоць была вышэй апазіцыйнага палітыка, які выступаў супраць Гітлера... Калі цётка апавядала мне пра звалтанванне, то сказала: «Я разумею, што такім чынам я, нямецкая жанчына, залпаціла за нямецкую агрэсію супраць іншых краін»...

Нам паказваюць залу, дзе зсядаюць дэпутаты. Высвятляецца, што з іх сацісот дваццаці двух дэпутатаў на пасяджэнні ходзіць хіба што дзясятая частка. Астатнія проста ляжаць на працоўны ў змятэньных камісіях. Над залай — балконы, куды паводле папярэдняга запісу пускуюць усіх ахвотных грамадзян пачаць разгледзець судовы працэс з гэтай нагоды. Падчас аднаго з пасяджэнняў некалькі чалавек з «Грыпніса» сукілі з балкона ў залу і пачалі крычаць свае позункі. «А па пераходзе ў працу дэпутатаў у Германіі прагражае да чатырох гадоў турмы. Ураце іх, відаць, тое, што пасяджэнне было абвешчанае закрытым літаральна за імгненне да гэтага.

(Працяг будзе). Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

Берлін.

У СВЕТЛАГОРСКУ «АДКРЫЛІ» ІМЁНЫ НАРКАЗАЛЕЖНЫХ І ВІЧ-ІНФЕКЦЫЯВАННЫХ

На «гарачую лінію» грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, што жывуць з ВІЧ» другі тыдзень паступаюць трывожныя званкі са Светлагорска. Людзі раскажваюць, што ў школах на педсаветах былі агучаныя іх прозвішчы і дыягназы.

Па словах Алены Грыгор'евай, старшын «Беларускай супольнасці людзей, што жывуць з ВІЧ», выканкам абавязваў школы вывучыць стан сем'яў наркаманаў. На сходзе Светлагорскага райана, куды былі запрошаныя дырэктары школ горада і іх намеснікі па выхвалячай працы, былі агучаныя спісы людзей, якія сталі на ўліку па наркаманіі. Дзеці гэтых людзей вучацца ў школах горада. Асобна былі названы тыя, хто калі-небудзь быў асуджаны за распуснаўджанне наркатыкаў.

У дадатка вусна паведамлілі, што 80 працэнтаў гэтых людзей ВІЧ-пазітыўныя.

Пасля сітуацыя разыгрывалася па розных сцэнарах. Кіраўнікі школ дзейнічалі ў залежнасці ад свайго разумення задачы. Былі і такія, хто выконваў інструкцыю самастойна, каб не дапусціць масавага распаўсюджвання інфармацыі. Аднак у большасці выпадкаў дырэктары школ збіралі класных кіраўнікоў ці праводзілі агульныя сходы для педагогаў, сацыяльных працаўнікоў, намеснікаў па выхвалячай працы. На ўсіх гэтых мерапрыемствах называўся непазрэды дзягнань бабчыкоў «наркаманія». У большасці выпадкаў выказвалася здагадка пра тое, што, магчыма, у ліку гэтых бабчыкоў ёсць ВІЧ-інфекцыяваныя, а ў некаторых выпадках гэта было заўяўлена прама.

Далей супрацоўнікі школ у групе па некалькі чалавек, выконваючы атрыманую інструкцыю, наведвалі сем'і вучняў для вывучэння ўмоў, у якіх знаходзіцца дзіця.

«Я не магу ўсё жыццё бадзяцца з-за сваёй хваробы...»

— Да нас паступіла інфармацыя, што ў некалькіх школах нават называліся прозвішчы лю-

дзей, якія, магчыма, ВІЧ-інфекцыяваныя. Мы пра гэта даведліся ад членаў нашай арганізацыі ў Светлагорску, — расказвае Алена Грыгор'ева, — Людзі пачалі звяртацца ў групы ўзаемадапамогі. На нашу «гарачую лінію» стала паступаць усё больш і больш тэлефанаваньняў.

Вось некааторы з іх. — Я працую ў школе. Атрымаўшы інфармацыю пра бабчыкоў вучняў майго класа, у якіх ВІЧ, я вельмі спалохаваўся, што я сваю дачку, і за маю сямяў. Бо гэта азначае, што такая ж інструкцыя паступіць і ў той клас, дзе вучыцца маё дзіця. Значыць, рана ці позна пра гэта даведваюцца ўсе! Я інфікавалася ВІЧ ад мужа і ўжо 7 гадоў хаваю гэты нават ад сваіх блізкіх. Я не хачу, каб хто-небудзь ведаў пра маю хваробу! Я знадта добра ведаю, што за гэтым стаціць...

— Чуў, што на месца маёй пракціцы прыходзілі людзі са школы, пыталіся, ці ўжывае я наркатыкі. Я жыву ўжо даўно ў іншым месцы і іншым жыццём. Навошта ма-

ім сваякам ведаць тое, што ім не належыць? — У мяне двое дзяцей, абодва — школьнікі. Я сапраўды не ведаю, ці стаў мой муж на наркэйку калі-небудзь (больш за 10 гадоў там ён ужо спыніў ужыванне наркатыкаў). Ды і сам ён, мабыць, не ведае: шмат часу мінула, і ставілі тады незразумела дзе і як. Апошнія 11 гадоў мы ўжо абодва жывём з ВІЧ. Мне вельмі страшна, што цяпер пра гэта стане вядома ў школе маіх дзяцей! Як мне потым тлумачыць тое, што я доўгі гады хаваў? Дапамажыце прадухіліць гэта! Аднойчы я ўжо вымушана была змяніць месца жыхарства з-за дзягнань ВІЧ і стаўлення суседзяў да мяне і майх сем'яў. Я не магу ўсё жыццё бадзяцца з-за сваёй хваробы і хваробы майго мужа! Для мяне самае важнае ў жыцці — гэта будучыня маіх дзяцей.

Прычына — у недасведчанасці чыноўнікаў

На погляд Алены Грыгор'евай, прычына тут у недасведчанасці чыноўнікаў, якія не падумалі пра наступствы.

— Добрае імкненне змагацца з наркаманіяй вырашаецца зусім неправераным спосабам. Гэта супярэчнае шэрагу законаў: запяроч аб ахове здароўя, Канстытуцыі і праву чалавека на прыватнае жыццё. Была парушана таямніца дыягназу — інфармацыя, якая законамі Беларусі абаронена ад распаўсюджвання ў медыцынскім асяроддзі. Мы атрымалі масу водгукў падтрымкі ад супольнасці людзей, якія жывуць з ВІЧ, з розных краін: Малдовы, Украіны, Польшчы, Літвы, Расіі пра тое, што гэтую сітуацыю нельга пакаіцца так, — расказвае Алена. — Пра гэта важна не толькі казаць, але і разбірацца, на якім са збвэў адбылася памылка. Мы накіравалі звароты ў райана, выканкам, пракурору горада. Пакуль рэакцыі ніякай не было. Нам было сказана, што лісты знаходзяцца на разглядзе. Будуць раслісны адказныя выканаўцы і мы будзем далей адсочваць іх лёс. Для нас гэтая сітуацыя — сігнал да таго, што працы яшчэ шмат. Патрэбна працаваць з усім насельніцтвам. І казаць, што ВІЧ-пазітыўныя — такі ж людзі, як і астатнія. Для ВІЧ-пазітыўных людзей не патрэбна нічога асаблівага — ні ізаляцыйных лагераў, ні суперспэцыяльных мерапрыемстваў. Патрэбна ставіцца да іх адэкватна. Хвароба ёсць хвароба. Ад яе патрэбна абараняцца адпаведнымі мерамі. Але не варта зачыняць дзверы, паварочваюцца да ВІЧ-інфекцыяванага чалавека спінай, выкідаць яго дзіця з пясочніцы толькі з-за таго, што яго нарадзілася ў ВІЧ-інфекцыяванай сям'і.

А я не магу выключыць, што нехта з работнікаў аддзела аддукацыі спрацаваў няўмела. Дзесяці была няўключдана некарэктная размова, я гэтага не выключна. Нехта нешта не так сказаў і воць што атрымалася. На савецкі аддзела райана я спецыяльна яшчэ раз закрэпаў гэтую тэму. Я папярэдзіў, што гэта разнае мерапрыемства. Мы выверылі яго, і не для таго, каб на сходах пра гэта казаць. Мы павінны былі ўпэўніцца, што небаеспекі няма. Есць сем'і, у якіх рэмісія доўгая, але недзе ў кутку памяці мы іх імёны трымаць будзем.

САПРАЎДНЫЯ МАЙСТРЫ СВАЁЙ СПРАВЫ

Сваё 50-годдзе калектыў ПМК-201 сустракае на ўздыме, з упэўненасцю ў перспектыве

У кожнай краіны, зразумела, ёсць свае адметнасці, якія адрозніваюць яе ад іншых. Гэта і асаблівасці побыту, культуры, мовы, а яшчэ прыродныя ўмовы. Да такіх важных момантаў, безумоўна, можна аднесці таксама знешні выгляд населеных пунктаў — гарадоў, пасёлкаў, даволі вялікіх і нават зусім маленечкіх вёсак. Аблічча тых ці іншых мясцінаў вызначае агульны імідж дзяржавы, усё тое, пра што замежныя турысты будучы ўздзяжваюць, калі вярнуцца дадому.

Нездарма ж кожная краіна ў гэтым сэнсе заўсёды імкнецца быць індывідуальнай, адметнай і прывабнай як для месцічаў, так і для гасцей. Сярод турыстычных аператараў наконце гэтага нават існуюць спецыяльныя тэрміны. Аднак ці магчыма ўціснуць усе «разынкі» краіны ў незразумелую для многіх абрэвіятуру? Напэўна ж, адказ тут будзе адмоўны.



Дырэктар ПМК-201 Васіль ШУЧЫК.

Год роднай зямлі, які сёлета абвешчаны ў Беларусі, вызначае стаўленне да такой надзвычайнай і актуальнай праблематыкі ў нашай краіне. Гэта не толькі захаванне гістарычнай спадчыны (што, вядома ж, з'яўляецца адным з асноўных дзяржаўных прыярытэтаў), а і добраўпарадкаванне, прафесійны падыход да планіроўкі населеных пунктаў, асобных аб'ектаў вытворчай і сацыяльнай сферы. Самі былі сведкамі таго, як падчас наведвання аднаго з беларускіх рэгіёнаў прадстаўнікі расійскіх сродкаў масавай інфармацыі ў межах чарговага прэс-тура калегі былі вельмі здзіўлены дагледжанасцю не толькі цэнтральных населеных пунктаў, а і самай што ні ёсць глыбіні.

Вельмі прыемна адзначыць, што на працягу апошніх гадоў у Беларусі назіраецца імклівы рост аб'ёмаў будаўніцтва. Цяпер не надта спрыяльны для гэтага час (па прычыне пэўных фінансавых цяжкасцяў), аднак будоўля не згортаваецца. Наадварот — у большасці рэгіёнаў аб'ёмы стабільна павялічваюцца. Аднавядная сітуацыя з'яўляецца непасрэдным пацвярджэннем правільнасці абранага шляху развіцця — прадуманага, уважанага, без рэзкіх рыўкоў і сацыяльных узрушэнняў.

Такая стратэгія ўжо цяпер прыносіць заўважны вынік: па ўсіх асноўных паказчыках (як інтэграваных, так і прыватных, узятых у разлік асобных прадпрыемстваў), адбываецца ўпэўнены рух наперад. Гэта факт відавочны, прызнаны шматлікімі ўплывовымі экспертамі. Паступальна, крок за крокам,

развіцця малых гарадоў і адраджэння вёскі. Аб'ёмы работы гэтай найбуйнейшай на Любаншчыне будаўнічай арганізацыі стабільна ўзрастаюць. Сёлета асноўныя вытворчыя паказчыкі таксама заўважна павялічыліся. У чым жа сакрэт поспеху? Каб знайсці адказ на гэтае вельмі актуальнае ў цяперашні час пытанне, мы і накіраваліся ў Любанскі раён.

Змены да лепшага

Гэты год для ПМК-201 шмат у чым адметны, паколькі прадпрыемства адзначае знамянальную дату — 50-годдзе з дня ўтварэння. Што і казаць, гэта сапраўды гістарычная мяжа, калі можна азірнуцца ў мінулае, падвесці пэўныя вынікі працы і вызначыць перспектывы на будучыню. Даччынае ўнітарнае прадпрыемства «ПМК-201» было створана 21 снежня 1959 года як міжкваліфікацыйная арганізацыя (МБА). Асноўныя яе мэты — ахвіляцыйнае сумеснага капітала будаўніцтва ў калгасах і саўгасах Любанскага раёна.

Так што можна лічыць такі крок сапраўднай патрэбай часу — арганізацыя была створана пад канкрэтныя задачы, якія паўсталі ў той перыяд. Далейшае развіццё ПМК-201 з'яўляецца адлюстраваннем гістарычнай эпохі існавання прадпрыемства. З 31 кастрычніка 1977 года Любанская міжкваліфікацыйная арганізацыя Мінскага аблмжквалгасбуду на падставе адпаведнай пастановы Белмжквалгасбуду пачала называцца Любанскай міжкваліфікацыйнай перасовачнай

ліваць. І гэта, на маю думку, вельмі апраўданы крок. Дзейнічаць такім чынам — сапраўды па-дзяржаўнаму. Паколькі будаўніцтва з'яўляецца індэкатарам развіцця эканомікі. Калі тут справы ладзяцца, то гэта сведчанне агульных станоўчых працэсаў.

Мяркуючы па справах ПМК-201, становішча рэальна змянілася ў лепшы бок. Прынамсі, на Любаншчыне. Першыя правы стабілізацыі сітуацыі ў будаўнічай галіне сталі з'яўляцца тады, калі пачала ўвасабляцца ў жыццё маштабная праграма адраджэння вёскі. Сярод мерапрыемстваў гэтага сістэмнага дакумента будаўніцтва надавалася і надаецца вялікая ўвага.

Паколькі, як справядліва меркавалі распрадоўшчыкі праграмы, узвядзенне дамоў здольнае не толькі вырашыць жыллёвае пытанне (і публіцы ў шэрагу месцаў яно з разліку надзённага), а і прыцягнуць у аграпрамысловы комплекс неабходныя кадры. Забяспечыць сельскагаспадарчую вытворчасць менавіта тымі спецыялістамі, якія, уласна кажучы, і будуць вырашаць пытанні перспектыва развіцця айчыннага АПК, сапраўды вырастоўваць вёску.

Будаўніцтва жылля ў вёсцы мы пачыналі з 15 дамоў у год, — адзначае Васіль Шучык. — Паступова гэтыя аб'ёмы павялічыліся, у асобныя гады ўзводзілі да 27 катэджаў для работнікаў аграпрамысловага комплексу. Атрымліваецца, што з пачатку рэалізацыі праграмы адраджэння вёскі на Любаншчыне наша арганізацыя пабудавала каля дзвюх сот-

насць у тым, што раней (яшчэ за саветскім часам) у будынку было прадугледжана цэнтральнае ацяпленне кватэр. Пасля 3-а пэўных цяжкасцяў (мясцовай гаспадарцы ўжо стала не па сілах забяспечваць бесперапыннае функцыянаванне адпаведных інжынерных сетак)

Пры гэтым абсталяванне менавіта беларускай вытворчасці, што адпавядае дзяржаўнай палітыцы па імпартазамініцы. Для работнікаў новай малочнаварнай фермы створаны належныя ўмовы працы, бытавы блок таксама адпавядае ўсім патрабаванням. Так што працаўнікі ПМК-201 і ў гэтым выпадку пацвердзілі свой высокі прафесійны аналіз.

Нам удалося павялічыць аб'ём вытворчай і сацыяльнай інфраструктуры. Населены пункт набыў сучасны выгляд. Мясцовым жыхарам усё тыя пераўтварэнні, што адбыліся ў іх населеным пункце, вядома ж, у радасць. Аднавіліся тутэйшыя Дом культуры, сярэдняя школа і шэраг іншых аб'ектаў.

— З пачатку рэалізацыі адпаведнай праграмы штогод на Любаншчыне абуладкоўваюцца адзін аграпрадукт, — кажа Васіль Шучык. — Першым такі статус набыў населены пункт Сарачы, а летась, як ужо ўздзяжвалася, — Рачэнь. Сёлета аграпрадуктам стануць Асавец і Таль. У абуладкаванні гэтых вёсак мы таксама актыўна ўдзельнічаем. У Асавіцы работнікі ПМК-201 задзейнічаны на правядзенні рамонт будынкаў Дома культуры і фельчарска-акушэрскага пункта, а ў Талі — ФАПа.

Таксама ў Асавіцы працаўнікі ПМК-201 выканалі работы яшчэ на адным сур'ёзным аб'екце. Маецца на ўвазе жылы трохпавярховы дом. Тут неабходна правесці грунтоўны капітальны рамонт з элементамі рэканструкцыі. Сут-



Адзін з лепшых брыгадзіраў Аляксандр МУРАВЕЙКА.



У Любані актыўна забудовваюцца новыя мікрараёны на завулку Купалаўскім.



Прабач Анатоля БОКШЫЦ і малады майстар Аляксандр ШЧАРБАЧЭНЯ.

гу некалькіх гадоў пасля таго, як чалавек стаў чаргу ў райвыканкаме. Умовы вельмі прывабныя: калі прымаецца адпаведнае рашэнне ў дачыненні да чаргавіка, то ён атрымлівае крэдыт на 40 гадоў пад 3 працэнты гадавых. Як заўважыў Васіль Шучык, такіх варыянтаў не было нават за саветскім часам. Таму людзі імкнуцца вырашыць сваё жыллёвае пытанне, ствараючы жыллёвыя будаўнічыя кааператывы. Раней работнікі ПМК-201 у складзе ЖБК увадзілі ў эксплуатацыю па адным доме ў год. Апошнім часам аб'ёмы павялічыліся — закладваюцца па два будынкі.

лі заўгодна падключыць і рэгуляваць у той ці іншы бок ацяпленне. Акрамя ўсяго іншага, выкарыстоўваюцца аўтаматыка, і можна праграмаваць тэмпературу ў кватэры. Зручна і эканомна, рэальна змяняюцца аплаты за кватэру. Спачатку людзі крыху абураліся (маўляў, столькі трубаў на кухні), а як крыху пажылі, то ацанілі ўсе перавагі належным чынам.

І надалей таксама плануецца ўвесці яшчэ адзін дом па такім жа прэцэду. А на нашу думку, да гэтага вопыту варта пільна прыгледзецца і распрацоўдзіць яго больш шырока. Мяркуюць самі: такім чынам значна



Галоўны бухгалтар Надзея ЯФІМЧЫК перадае багаты прафесійны досвед маладой супрацоўніцы Волзе МУРАВЕЙЦЫ.

Дом нашай мары
Такім чынам, у вёсцы працэсы аднаўлення сацыяльнай сферы і вытворчасці ідуць паруч. Усё адбываецца даволі паспяхова — прынамсі, у плане будаўніцтва. Можна быць упэўненым у станоўчым канчатковым выніку, калі за справу бяруцца работнікі ПМК-201. Яны напружвалі значны вопыт, і якасць выканання работ — заўсёды ў шэрагу асноўных задач, вырашэнню якіх надаецца вялікая ўвага. У арганізацыі гэты пытанні кантралююць спецыяльны аддзел супрацоўнікаў. Праца інжынер па якасці — даведчы праца, які пільна адсочвае адпаведны накірунак.

— Па ўсіх відах работ мы атрымалі адпаведныя сертыфікаты, — заўважае Васіль Шучык. — Імкнемся ні ў якім разе не дапусціць адхілення ад прынятых нарматываў. Выпраўляць заўжды даражэй, чым адразу якасна зрабіць. Да таго ж, трэба падтрымліваць дэзелую рэгуляцыю, станочны імідж арганізацыі. Нельга нейкім адным негатывым момантам перакрэсліць усё слыннае мінулае, вялікую працу, якую выканала арганізацыя за паўсотню гадоў свайго існавання. Трэба, каб усё гэта разумее кожны працаўнік. Паколькі канчатковы вынік ствараецца агульным намаганнем.

А праз намаганні работнікаў ПМК-201 у жыхароў старажытнай Любані з'явілася разнапланная мадэрны аператыўна палепшаныя свае жыллёвыя ўмовы. Апошнім часам гэтае пытанне вырашаецца літаральна на працягу



Завяршаецца мантаж найсучаснішага абсталявання на новай малочнаварнай ферме СВК «Рачэнь».

Некалькі гадоў таму да Любані падцягнулі газарэвод і ў нас нарэшце з'явілася «блакітнае паліва», — адзначае Васіль Шучык. — Пазалетася быў закладзены эксперыментальны дом, дзе працуе аўтаномнае газавое ацяпленне. У кожнай кватэры ўсталяваны газавы кацёл (дарэчы, зноў-такі беларускай вытворчасці). Ён двухкамерны, забяспечвае ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне. Атрымліваецца вельмі зручна і рэгулюе падачу адпаведных паслуг. Атрымліваецца так, што можна ка-



Цяпер школа ў Рачэні набыла сучасны выгляд.



Адрантаваны Дом культуры.

няў дамоў для вясцоўцаў. Менавіта столькі ўлазіла справілі ішчасліва навасельцы дзякуючы працаўнікам ПМК-201. Заўсёды прыемна адчуваць, што твая праца прыносіць радасць людзям.

Сённяшні дзень вёскі

У вёсках з'яўляюцца цэлыя новыя вуліцы — прыгожыя, камфартабельныя катэджы, добраўпарадкаваная навакольная тэрыторыя. Самі назіралі ўсё гэта, калі праездзілі па Любаншчыне. Быў шэры вясенні дзень з дробным дожджыкам, аднак яркая фарба вясковых новабудоваў рэальна ўздымалі настроі. Напрыклад, адна з такіх вуліц з'явілася ў Рачэні. Летась гэтая вёска набыла статус аграпрадукта, таму ўмовы тут імкнуліся зрабіць не горшымі, чым у райцэнтры.

Шмат у чым усё менавіта так і атрымалася. Дарчы, апроч будоўлі жылля, працаўнікі ПМК-201 надалі задзейнічаны ў правядзенні адзін падмурак, які стаяў у такім стане некалькі гадоў. Уяўляецца сабе становішча? Але нечаканым чынам пачала выпраўляцца. Будоўля была вылучана ў лік найважнейшых дзяржаўных прыярытэтаў, і развіццю адпаведнага кірунку сталі надаваць пільную ўвагу, падтрым-



Адрантаваны Дом культуры.

механізаванай калонай № 91. А пастановай Мінаблсельгасбуду ад 17 красавіка 1986 года арганізацыя змяніла назву на МПМК-200. 13 ліпеня 1987-га гэтая арганізацыя была аб'яднаная з МПМК-201. З 1996 г. знаходзілася ў падпарадкаванні Міністэрства архітэктуры і

механізаванай калонай № 91. А пастановай Мінаблсельгасбуду ад 17 красавіка 1986 года арганізацыя змяніла назву на МПМК-200. 13 ліпеня 1987-га гэтая арганізацыя была аб'яднаная з МПМК-201. З 1996 г. знаходзілася ў падпарадкаванні Міністэрства архітэктуры і



Новыя вуліцы аграпрадуктоў пясцяць вёска.

ных цэнах узрос на 46,6 працэнта, — кажа Васіль Шучык. — Увядзена ў эксплуатацыю каля 4,4 тысячы квадратных метраў жылля. Спрацавалі з ядроннай рэнтабельнасцю. На найбліжэйшую перспектыву таксама мяркуючы належныя аб'ёмы работ, так што без працы дакладна эксперыментальны дом, дзе працуе аўтаномнае газавое ацяпленне, на дасягнутым, а ўпэўнена рушы наперад, да новых здзяйсненняў.

Што і казаць — сапраўдны майстры сваёй справы, якія годна выконваюць самыя адказныя задачы. На такіх, як кажа, зямля стаіць.

Захар БУРАК.
Алена ДАУЖАНОК.
Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.
УНП 69019090

Сканворд з 15x15 сеткай і 15 пытаннямі. Пытанні: 1. Назва апарату, які выкарыстоўваецца для перамяшчэння вады ў ванне. 2. Назва апарату, які выкарыстоўваецца для перамяшчэння вады ў ванне. 3. Назва апарату, які выкарыстоўваецца для перамяшчэння вады ў ванне.

Казкі для дарослых

МУЖЧЫНЫ, КАТОРЫХ МЫ ВЫБІРАЕМ...

Узрост, як і знешнасць, — «вельччын» адносна, колькі разоў упэўнівалася. А нядаўна мяне на юбілей адной дамы запрасілі. Юбілей — гэта вам не 30 і нават не 40. Лічба была паважная, і госці падабраліся ў адпаведнасці з датай.



білі заказ, выпілі, расслабіліся... І яна (напэўна, ад вялікай дозы выпіткі і напыву пацучыя) вырашыла прызначыць яму ў каханні... (Ну што ж, так здараецца, і асудзіць я зможа толкі той, хто здольны на яшчэ большае глупства.)

Утойваць не буду, я была расчараваная — першыя пяць хвілін, пакуль мой «візаві» ўжываўся ў незнаёмае становішча. Потым ён адкрыў рот, і... вакол яго адрозж пачалася неймаверная кружаворч. Ён быццам градусаў на сто разгарэў гэта нетаропкае, заціснутае ў рамкі гасцёвой прыстойнасці асроддзе, і яго адрозж ужо ўспіла. Ён нават не блішчэў — ён зіхацеў усімі грамямі свайго вострага, раскавананага розуму.

падвах і загана ў паводзінах маладога чалавечка. Але ці можна з гэтым мірыцца? Вось што непакоіць маю сяброўку. І яна чакае адказу. А я што — судзіць? Ну, дапусцім, скажу ёй: «Пасылай яго падаль!» Яна паслухае і пашле, а сама пачне марнець і сохнуць ад адзіноцтва... Не, не пашле. Бо ў яго «гармон іграе», і ў гэтым плане ён задавальняе маю сяброўку на ўсе сто працэнтаў.

І ўсё гэта яна мне расказвае ў дванаццаць гадзін ночы, бо адчувае: нешта тут не так. Есць нейкі падвох і загана ў паводзінах маладога чалавечка. Але ці можна з гэтым мірыцца? Вось што непакоіць маю сяброўку. І яна чакае адказу.

Уходзі гараскон на наступны тыдзень. Блізнятэ чакае інтэлектуальны ўздзім, а Ракаў — падзяка ад начальства

У АБЕН. Зоркі абяцаюць, што такія вашы якасці, як сабранасць і досвед, будуць мабілізаваны дзейнічаць на наваколных. Калі не разгубіцеся ў незвычайнай сітуацыі, то вас можа чакаць рамонтнае знаёмства. Так што калі вы задавальняецеся і не жадаеце яго змяняць, можна разнявольчыцца і не баяцца паславіцца недаркам.

Музычны кіраўнік «СПАЛІБАНДЗЕ» НА КАНТРАБАНДЗЕ

Папярэднім расследаваннем Віцебскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце заведзена крымінальная справа ў дачыненні да музычнага кіраўніка дзіцячага садка. 44-гадоваму жанчыну, жыхарку Віцебска, затрымалі ў краме Беларускай чыгункі, дзе яна спрабавала пераправіць праз мяжу прадметы за 790 тысяч рублёў два залатых ланцужкі, кулон і завушніцу для пірсінгу.

Хатняя энцыклапедыя

Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба. Нават прыказку склалі: «Без хлеба — няма абаду».

Меню здароўя

Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах

Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

ЦЯЛЕЦ. Ваш дзвіг: «Засяроджванне на галоўным». Непажадана нервавацца і раздражняцца па дробязях. Калі не будзеце адцягваць увагу на дробныя праблемы, то праца будзе ісці спарна, і тыдзень стане вельмі прадуктыўным.

Дзеяслова ў панядзелак неспрыяльныя паездкі і перамовы. У далёкую дарогу лепш выпраўляцца пасля аўтара. Вылучыцеся знаходзіце новае ў звычайных рэчах — гэта дапаможа вырашыць даўнюю праблему.

Хлеб на сталі: стол — прастол. Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

ШАЛІ. Аб'ектыўна ацаніце становішча — неабходна ўзважыць свае магчымасці і не перагружаць сябе на працы. Не фарсіруюце падзеі і не спрабуйце рабіць некалькі спраў адразу.

Хлеб на сталі: стол — прастол. Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

СТРАЛЕЦ. Зацікавіцца зборам інфармацыі, вывучэннем спецыяльных дысцыплін, не саромейцеся кансультавацца ў прафесіяналаў. Не хваляюцца, калі вашы планы ўвасабляюцца з дакладнасцю да наадварот.

Хлеб на сталі: стол — прастол. Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

ВАДАЛЕІ. Тыдзень будзе адрознівацца павышанай прафесійнай актыўнасцю. Не выключана, што яна крута змяніць вама жыццё. Працягваюцца спрыяльныя паласа, зможце нацэліцца плёнам сваёй дзейнасці.

Хлеб на сталі: стол — прастол. Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

РЫБЫ. Вас чакае станоўчае развіццё падзей на працы. Паспеху будучы спрыяць зборы і знаёмствы. Не выпускаць ніводнай магчымасці яго дасягнуць. У панядзелак атрымаеце звесткі саюзнікаў у рэалізацыі нейкага важнага для вас праекта.

Хлеб на сталі: стол — прастол. Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

ЗАМЕСТ РАМОНТУ ПАКАТАЎСЯ. Ноччу ў Віцебску супрацоўнікі ДАІ на ўкраінае горада затрымалі «Мазду», якой кіраваў невярозны грамадзянін.

Хлеб на сталі: стол — прастол. Дыеталогі лічаць, што ў год чалавек павінен з'ядаць з карысцю для здароўя прыкладна 102 кг хлеба. Наша норма — каля 110 кг. Практычна на ўсё мы ямо з хлеба.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

У бардоўых фарбах. Толькі з адных буроўкі можна прыгатаваць цэлы абед — і закуску, і боршч, і нават смачны дэсерт. Паспрабуем! БУРАКІ ПА-УСХОДНЯМУ 3 буроўкі, 1 вялікі гранат, 0,5 шк. алею, цукар на смак.

Сёння. Сонца. Усход. Заход. Даўжыня дня. Мінск — 8.00 15.54 7.54. Віцебск — 7.56 15.37 7.41. Магілёў — 7.50 15.44 7.54. Гомель — 7.39 15.49 8.10. Гродна — 8.14 16.11 7.57. Брэст — 8.07 16.19 8.12.



Надвор'е на заўтра. Геамагнітная ўзрушэнні. Віцебск +1...+5°C. Мінск +2...+4°C. Магілёў +1...+5°C. Гомель +1...+5°C. Брэст +2...+4°C. Гродна +2...+4°C. Баршава +1...+1°C. Кіеў +1...+1°C. Масква +1...+1°C. Рыга +1...+1°C. С-Пецярбург +1...+1°C.

Дзве даты. 28 лістапада. 1748 год — грамаці польскага караля Аўгуста III члену Мінскага магистрата Яну Давыду Шэйбу дазволена адкрыць аптэку агульнага карыстання.

Дзеяслова ў панядзелак неспрыяльныя паездкі і перамовы. У далёкую дарогу лепш выпраўляцца пасля аўтара. Вылучыцеся знаходзіце новае ў звычайных рэчах — гэта дапаможа вырашыць даўнюю праблему.

РЫТУАЛЬНАЕ ПЕРАВОРЧАННЕ

З аднаго боку — гэта дзеянне, якое выконвалася з мэтай перасяродж і абароны, з другога — дэвалі часта рытуальнае пераварочванне выкарыстоўвалі, каб нашкодзіць або сапсаваць нешта.

Усімняемся!

На чэмпіянаце свету па грыпе і што галоўнае не знешнасць, а дугледачы актыўна хварэлі за сваіх.



Даяры Святлана СМІРНОВА і Людміла ЖАДЗЬКО перакананыя, што жывёладоўчы гарадок можна выдатна ўпрыгожыць уласнымі рукамі.



На гэтай малочнававарнай ферме ўвасоблены сучасныя сельскагаспадарчыя тэхналогіі і архітэктура.



Малады спецыяліст заагэнікі Кацярына ФАМІНА выкарыстоўвае ў сваёй працы найноўшую метадыку малочнававарнай вытворчасці.



Заагэнік аддзялення «Мышанка» Надзея ЦУКРОВА аглядае абсталяванне аўтаматызаваанай даільнай залы. Вызначэнне якасці прадукцыі — адна з перадавых тэхналогій гатовай прадукцыі. Гэта даручана вопытнаму лабаранту Марыі НЯФЕДЗІНАЙ. Ветэрынарнага ўрача Людмілу МАКУШЫНСКЮЮ фотааб'ектыў убацьчы каля «дамкоў», дзе паселення яе маленькіх гаванцаў.

ПАЛЕСКІЯ ГАРЫЗОНТЫ

ПСУП «ПАЛЕССЕ-АГРАІНВЕСТ»: ШЭСЦЬ ПРЫЧЫН УПЭУНЕНАСЦІ Ў ЗАЎТРАШНІМ ДНІ

ДАВЕДКА: Прыватнае сельскагаспадарчае ўнітарнае прадпрыемства (ПСУП) «Палессе-Аграінвест» Петрыкаўскага раёна заснавана ААТ «Мазырскі НПЗ» 7 снежня 2005 года і з'яўляецца адным са структурных падраздзяленняў акцыянернага таварыства. У склад ПСУПа ўвайшлі камунальныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы «Мышанка», «Петрыкаў», «Галубіца», «Саўгас «Прыпяцкі». На сёння «Палессе-Аграінвест» — адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў не толькі раёна, але і вобласці. Зямлі гаспадаркі размешчаныя ў паўднёвай частцы Петрыкаўскага раёна. Агульная іх плошча — 18 349 га.

Колькасць пагаляў буйной рагатай жывёлы — 4920 гадоў, надой на адну кароўу за 9 месяцаў 2009 года — 4135 тон, сярэднясутачныя прывагі жывёлы — 607 грамаў. Гаспадарка спецыялізуецца на вытворчасці малака, мяса і гароніны.

Прадпрыемства рэканструявала 4 малочнававарныя фермы (яшчэ дзве будуюцца ў вёсках Турок і Велаяўск), пабудавала і ўвела ў эксплуатацыю адзін свінакомплекс. Тут актыўна выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі, якія забяспечваюць якасна новы падыход у асяяненні высокіх вытворчых паказчыкаў. ПСУП «Палессе-Аграінвест» на сёння — адно з найбольш перспектывных на Гомельшчыне. Яго прыклад даказвае, што з дапамогай удалага кіравання і новых тэхналогій можна дасягнуць выдатных поспехаў у вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі.



Вядучы спецыяліст па сельскай гаспадарцы ААТ «Мазырскі НПЗ» Віктар БАРОЎСКІ (у цэнтры) гутарыць са спецыялістамі ПСУП «Палессе-Аграінвест» агульным бухгалтарам Алай ЮШКЕВІЧ, заагэнікам-селекцыянерам Алай КРЫШЧУК, намеснікам дырэктара па раслінаводстве і вытворчасці кармоў Георгіем ПІЛЬКЕВІЧАМ.

Прычына першая. МАЛОЧНЫЯ РЭКІ ЯКАСЦІ «ЭКСТРА»

Петрыкаўскі раён, паводле афіцыйнай статыстыкі, уваходзіць у тройку лідараў сярод 74 раёнаў рэспублікі па пастаўцы малака класа «Экстра» (на яго долю прыпадае 10,3 працэнта).

Клас «Экстра» — гэта, лічы, еўрастандарт для малака. Тут вызначаны дазволены ўзровень утрымання мікраарганізму, кіслотнасці, тлушчу і г.д. Каб выконваць павышаныя патрабаванні да малака гэтага класа, на малочнававарных фермах патрэбны спецыяльныя лабараторыі і больш пільны маніторынг дойнага стака.

На ферме ля вёскі Церабава аддзялення «Мышанка» такая лабараторыя з'явілася яшчэ два гады таму. Вынік надзеі апраўдаў. На ферме забяспечаны поўны замкнёны цыкл: ад унаўлення буйной рагатай жывёлы да яе адкорму. Разам гэта 7 вытворчых паміжканальных і даільна-малочнае аддзяленне. Тэхналогія ўтрымання жывёлы — беспрывязнае бокавае.

У нас два кароўнікі на трыста шэсцьдзесят дзве галявы. — гаворыць заагэнік аддзялення «Мышанка» Надзея Цукрова. — Увесь комплекс разлічаны на 1290 гадоў. Крутагадавае бязвыпаднае ўтрыманне жывёлы забяспечвае сенажом шматгадовы траў з паўрагаводным запасам. За 10 месяцаў гэтага года ад усёй колькасці малака, якое мы вырабілі, гатунка «Экстра» склаў 70 працэнтаў. Нядаўна да нас нават з мясцовага малаказавода прыязджалі. Ім настолькі спадабаліся нашы тэхналогіі і якасць прадукцыі, што менавіта ад нас яны будуць прымаць малака для вырабы дзіячных сумесяў у наступным годзе.

Жанчына наіскае на кнопку камп'ютара, і мы не верым сваім вачам: кожная рагуля мае сваю «электронную справу» — інфармацыю пра нараджэнне, цяленне і надой.

— На нашай ферме выкарыстоўваецца абсталяванне нямецкай фірмы «Вестфалія». Яно надзейнае і, на мой погляд, самае аптымальнае. На кожную кароўу — асобны чып, індывідуальны ўлік. Ды што казаць, у нас тут і падлога з падагрываннем, — з аптымізмам заключае Надзея.

Прычына другая. МАЛАДЫЯ СПЕЦЫЯЛІСТЫ ПРЫЯЗДЖАЮЦЬ І... ЗАСТАЮЦА

Сёння кажуць, што маладым цяжка. Ім не давяраюць сур'ёзнай працы, бо не ўпэўненыя ў іх жыццёвым досведзе і адказнасці. У Віктара Бароўскага на гэты конт сваё меркаванне. Ён лічыць, што ўсё залежыць ад таго, як кіруюцца і кіруюцца на працягу года будучыя даільніцы 2100 кароў, і надой на кароўу складае 6 тона малака. У дзень мы павінны працаваць больш за 30 тон малака. Трэба павялічыць выхад з аднаго гектара кармоў, збожжа і ўсёй іншай прадукцыі, якой мы займаемся. Для гэтага на сёння ў нас таксама ўсё ёсць. І ўсё ж найбольшы вынік у выніку можам дасягнуць, улічваючы нізкую балавасць глебы, менавіта ў жывёладоўлі. Таму ў найбольшай ступені — вывад нашых комплексаў на практычную магчымасць.

Нядаўна на свінакомплекс мы завезлі ўжо другую партыю свайней. Па прагнозах ён павінен будзе выроставаць да 15 тысяч гадоў у год і працаваць з рэнтабельнасцю, не меншай за 20 працэнтаў. На практычную магчымасць выйдзе ўжо праз год.

— Віктар Вячаслававіч, як вы ацэньваеце канкурэнтаздольнасць свайго аграрнага прадпрыемства ў будучыні? Бо рынак — гэта канкурэнцыя...

— Як вы зразумелі, мы ўжо сёння імкнемся да зніжэння сабекошту прадукцыі і да павышэння яе якасці. У гэтым сэнсе ўжо дасягнуты неблагі паказчык — 86 працэнтаў ад агульнай колькасці малака складае гатунка «Экстра». Гэта досыць «канкурэнтаздольны» паказчык. А пры ўмове, што на ўсіх нашых прадпрыемствах закладваецца і сучасная тэхнічная база, то, я мяркую, гэта яшчэ не мяжа нашых магчымасцяў. А галоўнае — не ўнікае праблем з кадрамі, працаваць людзі ідуць ахвотна: яшчэ і таму, што ўмовы працы можна параўнаць з самымі лепшымі.

«Што важна ў нашай вытворчасці? Каб на сто кароў атрымаць максімальную колькасць цялят, — упэўнены Віктар БАРОЎСКІ. — Тут патрэбны класныя спецыялісты. Таму ўвага! ЗАПРАШАЕМ НА ПРАЦУ ВИСОКАКВАЛІФІКАВАНЫХ ВЕТЭРЫНАРАЎ І ЗААГЭНІКАЎ. ДОБРАЯ ЗАРАБАТНАЯ ПЛАТА І ЖЫЛЛЁ ГАРАНТУЮЦА».

Гледзячы на абаяльную Марыю Канюшэну, якая ў сваё 21 з'яўляецца загадчыкам фермы ў вёсцы Бяланавічы, разумеш правільнасць гэтай пазіцыі. Марыя — выпускніца Рэчыцкага дзяржаўнага аграрнага каледжа, і хоць на пасадзе загадчыка працуе толькі чацвёрты месяц, планы ў дзяўчыны баявыя: павялічыць пагаляў буйной рагатай жывёлы і яе прывагі.

— Усё рэальна, — упэўнена Марыя.



На малочнававарнай ферме. Добры «ураджай» здымаюць на «Палессе-Аграінвест» з мядовых «плантацый»: у гаспадарцы ёсць свой пчальнік.

Прычына трэцяя. ПРАЗРЫСТЫ ШЫФЕР У КАРОЎНІКУ І ПАДЛОГА З АБАГРАВАННЕМ — У ДАЎЛІННУ ЗАЛЕ!

Вы дзе-небудзь бачылі кароўнікі са століку з полікарбанату і празрыстага шыферу? А фермы, дзе замест вокнаў — механічныя шторы, якія адчыняюцца і зачыняюцца ў залежнасці ад пары года і надвор'я? Малочнававарная ферма ў аддзяленні «Галубіца», на думку Віктара Бароўскага, мае годзе мы імкнемся да надой ў 5 тысяч літраў на адну фуражную кароўу. Таварнасць малака — 91,4 працэнта. Увогуле за дзевяць месяцаў гэтага года вырабілі 85,5 працэнта малака гатунку «Экстра».

— Ферма ў «Галубіцы» выканана па няпоўным замкнёным цыкле, — дадае Віктар Бароўскі. — Для таго ж, каб комплекс запрацаваў на ўсю сілу, за два кіламетры ад «Галубіцы» ідзе рэканструкцыя фермы «Туроў». Там будуць размешчаны цяляцік, паміжкані па дарожчанні цялят, а таксама па ўзнаўленні і адкорме буйной рагатай жывёлы. Разам гэта шэсць вытворчых паміжканальных: тры новыя і тры рэканструяваныя.

— Частова ферма ўжо функцыянуе, — удакладняе загадчык аддзялення «Галубіца» Галіна Занкевіч. — Працуем мы паралельна з будаваннем. Здачка комплексу запланавана на жнівень 2010 года.

— Каб выйсці на добры ўзровень рэнтабельнасці, трэба, каб усе комплексы былі запоўнены жывёламі, — падсумоўвае Віктар Бароўскі. — Яшчэ адна ўмова



Прычына пятая. АПОРА НА КАЛЕКТЫ

— ПСУП «Палессе-Аграінвест» створана ў 2005 годзе. Гаспадаркі, якія ўвайшлі ў ПСУП «Палессе-Аграінвест», былі самымі слабымі і стратнымі гаспадаркамі раёна, — гаворыць намеснік дырэктара прадпрыемства «Палессе-Аграінвест» Георгій Пількевіч. — Ня

Прычына чацвёртая. «САНАТОРЫЙ» ДЛЯ СВАЙНЕЙ: СТАЎКА НА ПАРодУ «ЛАНДРАС»

Прыязджаем на свінакомплекс, і ніяк не верыцца, што гэта — свінаферма: усюды чыста, прыгожа і галоўнае — паветра свежае. Адчуваецца нават водар сасновага лесу, што побач.

— Вы не першыя, хто здзіўляецца, — усміхаецца Віктар Бароўскі. — Шмат хто прызнаецца, што ферма тут больш падобная на санаторы. А перад тым, я пабудавала

На мехдвары аддзялення «Петрыкаў». Уборачную тэхніку, пастаўленую на зімовае захаванне, аглядаюць інжынер-механік Андрэй БУРМІЧ і механізаратар Канстанцін КОРБУТ.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

— Яна мае назву «паралель», ад «елачкі» адрозніваецца тым, што адначасова робіць магчымай дойку 32 кароў, у той час як «елачка» — толькі 24, — тлумачыць брыгадзір жывёлагадоўчай брыгады аддзялення «Галубіца» Тамара Браім. — Тэхналогія эфектыўная, і ў гэтым

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

На мехдвары аддзялення «Петрыкаў». Уборачную тэхніку, пастаўленую на зімовае захаванне, аглядаюць інжынер-механік Андрэй БУРМІЧ і механізаратар Канстанцін КОРБУТ.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

На мехдвары аддзялення «Петрыкаў». Уборачную тэхніку, пастаўленую на зімовае захаванне, аглядаюць інжынер-механік Андрэй БУРМІЧ і механізаратар Канстанцін КОРБУТ.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

На мехдвары аддзялення «Петрыкаў». Уборачную тэхніку, пастаўленую на зімовае захаванне, аглядаюць інжынер-механік Андрэй БУРМІЧ і механізаратар Канстанцін КОРБУТ.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

На мехдвары аддзялення «Петрыкаў». Уборачную тэхніку, пастаўленую на зімовае захаванне, аглядаюць інжынер-механік Андрэй БУРМІЧ і механізаратар Канстанцін КОРБУТ.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кірунку, то адчувальна павялічым вытворчасць малака і мяса.

На мехдвары аддзялення «Петрыкаў». Уборачную тэхніку, пастаўленую на зімовае захаванне, аглядаюць інжынер-механік Андрэй БУРМІЧ і механізаратар Канстанцін КОРБУТ.

Прычына шостая. НАДЗЕЙНАЯ ПАДТРЫМКА ААТ «МАЗЫРСКІ НПЗ»

— гэта нарыхтоваць кармоў, якія «адцягваюць» на сябе звычайна да 70 працэнтаў нашых затрат. Там сёння неабходна зніжаць кошт сямні кармоў. Стаць таксама пытанне аб поўным пераходзе з летняга траў на сенаж, да гэтага мы ахвотна выкарыстоўвалі і кукурузны сілас. Другі механізм — гэта пойма, якіх у нас 10 тысяч гектараў, там таксама можна нарыхтоваць сенаж з дзікарослых траў. Калі будзем працаваць у гэтым кі